Родная газета на роднай мове

ЗВЯЗДА

БЕЛАРУСКАЯ ГАЗЕТА

12 СТУДЗЕНЯ 2008 г.
СУБОТА
№ 6 (26119)

Кошт 430 рублёў

ВЫДАЕЦЦА 3 9 ЖНІЎНЯ 1917 Г.

Прамая лінія

МАЯ СЯМ'Я: АД ДАПАМОГІ ДА ЖЫЛЛЯ

Памеры штомесячных дзіцячых дапамог і аднаразовых дапамог пры нараджэнні, магчымасць атрымання дапамог на дзіця ва ўзросце больш за 3 гады і бясплатнага харчавання на немаўлят, падатковыя вылікі шматдзетным сем'ям і сем'ям з дзецьмі-інвалідамі, працоўныя гарантыі сем'ям, дапамога ў пагашэнні як ільготных, так і нельготных крэдытаў на жыллё, а таксама іншыя пытанні — усё гэта стане тэмай чарговай «прамой лініі» нашай газеты з удзелам **намесніка начальніка галоўнага ўпраўлення палітыкі занятасці і народанасельніцтва Міністэрства працы і сацыяльнай абароны Таццяны Васільеўны ШЭМЕТАВЕЦ** і **галоўнага спецыяліста ўпраўлення жыллёвага будаўніцтва Міністэрства будаўніцтва і архітэктуры Марыяны Мікалаеўны ЕЎТУШЭНКАВАЙ.**

ТАКІМ ЧЫНАМ, УВАГА! Наша «прамая лінія» адбудзецца з 11 да 12 гадзін 17 студзеня па рэдакцыйных тэлефонах (8 017) 292 38 21 і 292 38 92. Папярэднія пытанні прымаюцца па нумары (8 017) 287 17 57.

Беларусь у 2008 годзе будзе ўмацоўваць сувязі з асноўнымі партнёрамі і ствараць спрыяльныя ўмовы для інвестараў

Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка 11 студзеня правёў рабочую нараду па пытаннях унутранай і знешняй палітыкі.

Адкрываючы нараду, кіраўнік дзяржавы сфармуляваў яе мэту: «Пачаўся новы год, таму нам вельмі важна разгледзець пытанні стану нашай эканомікі і перспектывы яе развіцця». Ён падкрэсліў, што чакае ад удзельнікаў канкрэтных прапаноў.

На нарадзе абмеркаваны прыярытэтныя напрамкі развіцця беларускай эканомікі і яе далейшай інтэграцыі ў агульную сістэму міжнародных эканамічных адносін, нарошчвання экспарту, выхаду на новыя рынкі збыту айчыннай прадукцыі. Прааналізавана выкананне задач па імпартазамяшчэнню, закранута тэма развіцця фінансавай сістэмы рэспублікі.

Аляксандр Лукашэнка пацвердзіў курс Беларусі як незалежнай дзяржавы на правядзенне ў 2008 годзе шматвектарнай знешняй палітыкі. Размова таксама ішла аб умацаванні сувязяў з асноўнымі гандлёвымі партнёрамі краіны, прыцягненні прамых замежных інвестыцый, стварэнні максімальна спрыяльных умоў для работы буйных замежных інвестараў у нашай рэспубліцы на аснове прынцыпу ўзаемавыгаднага супрацоўніцтва.

Па выніках нарады Прэзідэнт паставіў перад службовымі асобамі шэраг канкрэтных задач, накіраваных на актывізацыю знешнеэканамічнай дзейнасці і павышэнне дабрабыту грамадзян краіны.

Аляксандр Лукашэнка паставіў задачу павысіць эфектыўнасць фінансава-эканамічнай дзейнасці Кіраўніцтва справамі

Кіраўнік дзяржавы Аляксандр Лукашэнка 11 студзеня правёў рабочую сустрэчу з Кіраўніком спраў Прэзідэнта Беларусі Мікалаем Дамашкевічам, назначаным напярэдадні на гэту пасаду.

Прэзідэнт паставіў перад Мікалаем Дамашкевічам задачу прааналізаваць стан спраў у Кіраўніцтве справамі Прэзідэнта, а таксама выпрацаваць прапановы па павышэнню эфектыўнасці фінансава-эканамічнай дзейнасці гэтай структуры.

Р. Васілевіч вызвалены ад пасады старшыні і суддзі Канстытуцыйнага суда Беларусі

У адпаведнасці з пунктам 11 артыкула 84 Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь кіраўнік дзяржавы Аляксандр Лукашэнка сваім указам пастанавіў вызваліць Рыгора Васілевіча ад пасады старшыні і суддзі Канстытуцыйнага Суда Рэспублікі Беларусь у сувязі з завяршэннем тэрміну паўнамоцтваў і выхадам у адстаўку з далейшым інфармаваннем аб яго вызваленні Савета Рэспублікі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь.

Прэс-служба Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь.

Мінадукацыі прапануе ўвесці рэкамендацыі для абітурыентаў пры паступленні на некаторыя спецыяльнасці

Як расказаў журналістам на рэспубліканскай нарадзе работнікаў сістэмы адукацыі міністр адукацыі Аляксандр Радзькоў, гэта прапанова датычыцца такіх публічных спецыяльнасцяў, як міжнародныя адносіны, журналістыка, дзяржаўнае кіраванне.

«І школа, і ўпраўленне адукацыі на месцах лепш ведаюць выпускнікоў школ, а значыць, могуць прааналізаваць, ці з'яўляецца канкрэтны кандыдат на паступленне публічным чалавекам, ці ўмее ён выступаць, размаўляць з людзьмі, ці з'яўляецца ён актывістам у грамадскім жыцці класа або школы і г.д.», — сказаў Аляксандр Радзькоў. Абітурыент пры паступленні на такія спецыяльнасці павінен быць падрыхтаваны не толькі па прадметах, але і быць адказным лідарам, гатовым абараняць гонар сваёй краіны на міжнародным узроўні. Паводле слоў субяседніка, плануецца, што атрымаць такія рэкамендацыі можна будзе ва ўпраўленнях адукацыі на месцах. Яны будуць складацца з улікам меркавання педагогаў і кіраўніцтва навучальнай установы, якую скончыў абітурыент.

Як адзначыў міністр, ведамства падрыхтавала каля 20 прапаноў па змяненні ў правілы прыёму ў ВНУ і ССНУ.

БЕЛТА.

БЕЛАРУСБАНК 1922-2007 85 ЛЕТ

Открытое акционерное общество «Сберегательный банк «Беларусбанк», расположенное по адресу: 220050, г. Минск, ул. Мясникова, 32, сообщает о проведении 18 января 2008 года внеочередного Общего собрания акционеров в заочной форме со следующей повесткой дня:

1. Об оказании безвозмездной (спонсорской) помощи.
2. О внесении дополнений в решение внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «АСБ Беларусбанк» от 06.09.2007 г.
3. О нормативах расходования средств из прибыли в 2008 году.

Акционеры ОАО «АСБ Беларусбанк» могут ознакомиться с информацией по вопросам повестки дня и заполнить бюллетень для заочного голосования (не позднее 15 января), а также с решениями, принятыми внеочередным Общим собранием акционеров банка (после 18 января) по адресу: г. Минск, ул. Мясникова, 32, комн. 704(в), а также в филиалах — областных (Минском) управлениях, филиалах банка.

Дата окончания приема бюллетеней – 15 января 2008 г.

Телефоны для справок: (8 017) 218 84 38, 218 84 04.

УНП 100325912.

Лад жыцця

ЧАС РАСЦІ ЗДАРОВЫМІ

Калі мая дачка стала хадзіць у садок, педыятры паставілі ёй «дыягназ» — дзіця, якое часта хварэе. Сітуацыя палепшылася толькі паўгода таму. Мы былі на моры, дзе мая дачушка здзіўляла ўсіх адпачываючых тым, што давала нырца так, як ніхто з трохгадовых малых не мог зрабіць. Спачатку я сама палохалася ад яе забаў, але з часам прывыкла. Каб пацешыць дзіця, я перавяла яе ў іншы садок, дзе яна пачала наведваць басейн. Цяпер здароўе дачкі стала больш моцным: басейн — гэта не проста добрая фізічная форма, але і добры імунітэт.

Фота Марыны БЕГУНКОВАЙ.

Праўда, аб гэтым ведалі яшчэ за чатыры стагоддзі да нашай эры ў Старажытным Егіпце — немаўлят вучылі плаваць з першага дня нараджэння. Егіпцяне верылі, што вада дапамагае вырасціць моцных воінаў і прыгожых жанчын. І яны не памыляліся. Занава адкрылі карыснасць плавання немаўлят толькі ў 1939 годзе ў Аўстраліі. І толькі каля дваццаці гадоў таму ў нашай краіне пачалі дзейнічаць басейны для зусім маленькіх.

— Любое дзіця можа навучыцца плаваць яшчэ да года, — расказвае Святлана Чаўшнік, загадчыца 1-га педыятрычнага аддзялення 15-ай гарадской дзіцячай паліклінікі ў Мінску. — Да трох месяцаў у немаўляці захоўваецца здольнасць трымацца на вадзе, рэфлекторна стрымліваць дыханне пры пагружэнні ў ваду.

— Дзеткі, якія наведваюць наш басейн, растуць здаровымі і псіхічна стойкімі, — гаворыць Алена Ларына, інструктар ЛФК 15-ай гарадской дзіцячай паліклінікі. — Яны раней за сваіх аднагодкаў пачынаюць хадзіць і авалодваюць складанымі рухамі.

— Мы ходзім ў басейн з двух з паловай месяцаў, — дзеліцца ўражаннямі Маргарыта Міхайлава, маці шасцімесячнага асілка. — У мяне сын нарадзіўся вагой 4 кг 170 г, наш педыятр сказаў, што яму трэба больш рухацца. Калі мы сталі хадзіць у басейн, то мой Андрэйка стаў больш жыццярадасным і вельмі дружалюбным.

Урачы часта назначаюць плаванне дзецям з неўралагічнымі расстройствамі і неданошаным немаўлятам — гэта і паляпшае фізічнае развіццё, і прыбаўляе вагу.

— У маёй практыцы быў сапраўдны цуд, — расказвае Святлана Чаўшнік. — Я наглядала за неданошаным дзіцем, якое нарадзілася з траўмай галаўнога мозга. З часам гэта магло прывесці да цэрабральнага паралічу. У агульным комплексе лячэння мама з немаўлём наведвала і басейн. У хуткім часе сімптомы гэтай хваробы істотна зменшыліся.

— Мы прыйшлі ў басейн па парадзе неўрапатолага, — расказвае Наталля Ярашчук, маці двухгадовай Ангеліны. — Ад самага нараджэння нам рэкамендавалі штодзённыя ванны, а потым — плаванне ў басейне. Сёння я вельмі ўдзячная ўрачам, якія падказалі, што вада дапаможа майму дзіцяці. І сапраўды, зараз дачка здаровая і мы не ведаем, што такое прастуда! Для нас плаванне — гэта добрыя эмоцыі, настрой, зарад бадзёрасці, як у мяне, так і ў дзіцяці.

А што рабіць, калі няма магчымасці хадзіць з немаўлём у басейн?

Пачаць плаваць можна і ў звычайнай ванне з першага дня, як зажыве пупочная ранка ў малога. Толькі спачатку патрэбна пракансультавацца з інструктарам па плаванні, які павінен быць у кожнай паліклініцы...

Наталля ТАЛІВІНСКАЯ.

Ва ўрадзе

АМБІЦЫІ, ПАДМАЦАВАНЫЯ ДЗЕЯННЯМІ

Сёлетні год, які кіраўніком краіны вызначаны вырашальным годам пяцігодкі, патрабуе ад урада прыняцця шэрагу сістэмных мераў, якія дазволяць выйсці на павышаны прагноз сацыяльна-эканамічнага развіцця рэспублікі. «Нам неабходна распрацаваць комплекс мераў па павышэнні эфектыўнасці эканомікі, развіцці яе галін і стварэнні макраэканамічных дадатковых умоў па прыцягненні інвестыцый у нашу краіну», — зазначыў на ўчарашнім пасяджэнні Савета Міністраў Беларусі прэм'ер-міністр Сяргей Сідорскі.

Кіраўнік урада праінфармаваў, што прамысловасць сёлета павінна дадаць да ўзроўню мінулага года 11 працэнтаў, сельскагаспадарчая вытворчасць — 8,5, вытворчасць спажывецкіх тавараў — 11, рознічны тавараабарот павінен вырасці не менш як на 13 працэнтаў і платныя паслугі насельніцтву — на 12 працэнтаў. Пры гэтым, падкрэсліў Сяргей Сідорскі, урад у гэтым годзе паставіў перад сабой амбіцыйную задачу па росту інвестыцый у асноўны капітал — не менш чым на 25 працэнтаў. Летась, нагадаў ён, было прыцягнута інвестыцый у асноўны капітал больш за 20 трыльёнаў рублёў. Пры гэтым каля 1 мільярда долараў склалі прамыя інвестыцыі. Між іншым, пра 1 мільярд долараў Сяргей Сідорскі ўзгадваў двойчы, праўда, у наступны раз, калі закрануў пытанне па сферы паслуг. У прыватнасці, паводле яго слоў, у гэтым годзе наша краіна павінна дадаткова атрымаць $1 мільярд за кошт развіцця гэтай сферы. На думку кіраўніка ўрада, у данага сектара эканомікі шмат рэзерваў. Пра што сведчыць і прыклад суседніх краін, дзе больш за 70 працэнтаў валавога ўнутранага прадукту фарміруецца за кошт сферы паслуг. Дарэчы, у нас гэты паказчык пакуль складае каля 42—43 працэнтаў. Прэм'ер адзначыў, што наспеў час актыўней выкарыстоўваць унутраныя рэзервы прадпрыемстваў. Сёння, як высвятляецца, на асобных прадпрыемствах недастаткова эфектыўна выкарыстоўваюцца асноўныя вытворчасці, на многіх — пустуюць цэхі, а ў асобных раёнах — цэлыя прадпрыемствы. Зразумела, што падобнае становішча — недазвольная раскоша. «У нас дастаткова рэзерваў на месцах, каб эканамічна мэтазгодна загрузіць існуючыя магутнасці, — заўважыў Сяргей Сідорскі. — Мы гатовы сёння магутнасці аўтамабільных і трактарнага заводаў перанесці часткова на гэтыя месцы, каб выпускаць дадатковыя машыны, трактары».

Міністр эканомікі Мікалай Зайчанка, які агучыў на пасяджэнні план дзеянняў па дасягненні напружаных параметраў сёлетняга прагнозу, закрануў ключавое пытанне — за кошт чаго і як гэта можна ажыццявіць. Перш за ўсё ён паведаміў пра асноўныя базавыя ўмовы для функцыянавання эканомікі ў гэтым годзе, якія былі распрацаваны і зафіксаваны яшчэ летась у законе аб бюджэце на 2008 год. Дзякуючы зніжэнню падатковай нагрузкі на 0,9 працэнта ВУП, у суб'ектаў гаспадарання дадаткова застанецца 1 трыльён рублёў, які будзе накіраваны на развіццё. Акрамя таго, міністр назваў шэраг іншых фактараў, за кошт якіх можна выканаць пастаўленыя задачы. Так, напрыклад, ён нагадаў аб дзеянні ўказа № 108 «Аб некаторых мерах па ўцягнені ў гаспадарчы абарот невыкарыстоўваемай дзяржаўнай маёмасці». Вялікі патэнцыял па прыцягненні інвестыцый у сельскую мясцовасць дае і дэкрэт № 9, які рэгулюе прадпрымальніцкую дзейнасць на тэрыторыі сельскіх населеных пунктаў, устанаўлівае прэферэнцыі па асноўных напрамках арганізацыі і вядзення бізнэсу на вёсцы. Рэалізацыя нормаў гэтага дэкрэта будзе штуршком для развіцця ў сельскай мясцовасці не толькі сельгасвытворчасці. Узгадаў міністр і пра ўказ № 667, які зараз на слыху. У краіне створаны ўмовы для развіцця прадпрымальніцкай ініцыятывы, прыцягнення інвестыцый у малыя і сярэднія гарады за кошт спрашчэння працэдуры прадастаўлення зямельных участкаў. Дакумент спрасціў працэдуру выдзялення грамадзянам зямельных участкаў, зрабіў яе простай і даступнай.

Ігар ШЧУЧЭНКА.

Сярэдняя зарплата работнікаў ў лістападзе — $342 у эквіваленце

паведамілі БЕЛТА ў галоўным упраўленні працы і заработнай платы Міністэрства працы і сацыяльнай абароны. У лістападзе сярэдні заработак быў Br736,4 тыс. У работнікаў прамысловасці — $385,9; будаўніцтва — $439,1; транспарту — $383,7; сувязі — $377,7; сельскай гаспадаркі — $208,6 у эквіваленце. Лістападаўская зарплата ўрачоў была ў сярэднім $488,2; настаўнікаў — $320,3...

ВЫБУХ У ВІЦЕБСКУ НЕ БЫЎ НЯШЧАСНЫМ ВЫПАДКАМ?

У Віцебску ўзарвалася лёгкаўзгаральная вадкасць...

Трое чалавек, якія пацярпелі ў выніку выбуху ў пакоі адміністрацыйнага будынка вытворчага ўпраўлення «Віцебскгаз», у цяжкім стане знаходзяцца ў абласной клінічнай бальніцы, паведаміла карэспандэнту «Звязды» начальнік прэс-службы Віцебскага абласнога ўпраўлення МНС Марына Фандо.

Нагадаем, што выбух у пакоі будынка, дзе трое работнікаў прымалі заяўкі ад насельніцтва аб няспраўнасці газавага абсталявання, прагучаў каля гадзіны дня ў чацвер. Прычым ён быў такой моцы, што не вытрывала нават адна з міжпакаёвых сцен, якая зрушылася, часткова абвалілася столь, а ўся аргтэхніка, што знаходзілася ў пакоі, поўнасцю расплавілася. Што і казаць пра людзей, якія апынуліся ў эпіцэнтры выбуху: 38-гадовы мужчына і 46-гадовая жанчына, што ў момант здарэння знаходзіліся ў кабінеце, а таксама яшчэ адна 34-гадовая работніца, якая паспела выйсці, але знаходзілася побач на калідоры, атрымалі тэрмічныя апёкі цела рознай ступені цяжкасці.

Учора днём, калі вярстаўся нумар, медыкі працягвалі змагацца за жыццё людзей, у якіх было абпалена ад 60 да 95 працэнтаў скуры. І калі ў дзень гэтага надзвычайнага здарэння праваахоўнікі і выратавальнікі скупа дзяліліся інфармацыяй пра тое, што дакладна стала прычынай выбуху, то зараз некаторыя акалічнасці сталі ўжо вядомымі. У прыватнасці, паводле слоў Марыны Фандо, у кабінеце ўзарвалася лёгкаўзгаральная вадкасць, якую ў пластмасавай ёмістасці прынёс на працу пацярпелы мужчына. Ён жа папрасіў адну з калег выйсці з пакоя, пасля чаго, як мяркуецца, і падпаліў вадкасць. Матывы, якімі ён пры гэтым кіраваўся, высвятляюцца, аднак, паводле адной з версій, яны хаваюцца ў міжасобасных адносінах паміж мужчынам і жанчынай. На падставе гэтага факта ўзбуджана крымінальная справа.

Ігар ГРЫШЫН.

Канферэнц-зала

МІНУС 100 — НЕ МЯЖА

«Даішнікі» сумесна з журналістамі ў два разы «перавыканалі план» па выратаванні чалавечых жыццяў на дарогах

Увесь мінулы год над супрацоўнікамі Дзяржаўтаінспекцыі Беларусі як дамоклаў меч вісела лічба 100. Менавіта на столькі чалавек павінна была скараціцца колькасць загінулых у аварыях на дарогах нашай краіны. «Даішнікі» працавалі, як кажуць, да сёмага поту, аднак напачатку, здавалася, усё марна. Неспрыяльнае для дарожнага руху надвор'е быццам знарок уносіла свае карэктывы. І амаль да самага канца года не было ўпэўненасці ў тым, што праграму «мінус 100» усё ж удасца выканаць. «Інтрыга» (хай не падасца цынічным гэтае слова ў дачыненні да праблем выратавання чалавечых жыццяў) захоўвалася да ўчарашняга дня. Пакуль сам міністр унутраных спраў Уладзімір НАВУМАЎ не сустрэўся з прадстаўнікамі сродкаў масавай інфармацыі, каб падвесці вынікі рэалізацыі памянёнай праграмы.

МАГІЯ ЛІЧБЫ

Кіраўнік МУС агучыў «запаветную» лічбу адразу ж. Летась, паводле яго слоў, колькасць смяротных ахвяраў дарожна-транспартных здарэнняў у нашай краіне скарацілася больш чым на 200 чалавек. Калі ў 2006 годзе ў выніку ДТЗ загінулі 1726 чалавек, то ў мінулым годзе — 1512. Істотна зменшылася і колькасць параненых у аварыях. У 2007 годзе траўмы і калецтвы на дарогах атрымалі 7950 чалавек, пазалетась — амаль на 900 больш. Міністр адзначыў, што ўпершыню за апошнія 20 гадоў удалося дасягнуць такіх значных поспехаў у справе выратавання людзей на дарогах. І гэта — не мяжа. Праграма разлічана на 10 гадоў. Прычым захаваецца яе ранейшая назва. На пытанні «Звязды» наконт «павышэння планкі» і ўвогуле, якога аптымальнага выніку будзе імкнуцца дасягнуць МУС у бліжэйшыя гады, Уладзімір Навумаў адказаў, што лічбы ў такой справе не самамэта. Кіраўнік МУС шчыра прызнаўся, што не можа нават патлумачыць, адкуль узялася гэтая лічба ў памянёнай праграме. Больш за тое, як высветлілася зараз, яна не мела нейкай «юрыдычнай сілы» для абавязковага выканання падначаленымі генерала Навумава. Гэта быў своеасаблівы арыенцір, да якога павінны былі імкнуцца «даішнікі». Як падкрэсліў кіраўнік МУС, нават, калі б удалося захаваць на адно чалавечае жыццё больш, праграма мела б станоўчы вынік. Што датычыцца планаў на гэты і іншыя гады, то Уладзімір Навумаў устрымаўся ад агучвання нейкіх канкрэтных лічбаў. Галоўны беларускі міліцыянер адзначыў толькі, што сярод суседзяў арыенцірам у справе паляпшэння бяспекі дарожнага руху для нас зараз можа быць Польшча. Нейкіх новых, замежных метадаў паляпшэння сітуацыі на дарогах сёлета не плануецца ўкараняць. Паводле слоў міністра, у Беларусі напрацаваны неблагі ўласны вопыт, які зараз хочуць пераняць іншыя краіны СНД. Зрэшты, гэта якраз той выпадак, калі мяжы дасканаласці сапраўды няма. Ды і тэхнічную аснашчанасць супрацоўнікаў ДАІ неабходна паляпшаць увесь час. Напрыклад, у беларускіх «даішнікаў» ужо з'явіліся спецыяльныя міні-камп'ютары, памерам з нататнік, у якіх змешчана ўся база звестак аб правапарушальніках, асобах, якія вышукваюцца, аб украдзенай тэхніцы і г.д. Між іншым, гэты міні-камп'ютар зроблены айчыннымі спецыялістамі. Каштуе ён каля 3 тыс. долараў. МУС ужо заказала 200 адзінак такой тэхнікі, якая дапаможа «даішніку» ў любым пункце Беларусі, на самай глухой дарозе імгненна атрымаць патрэбныя звесткі аб падазронай машыне ці яе ўладальніку.

І яшчэ адна навіна. У Міністэрстве ўнутраных спраў створана авіяпадраздзяленне. Напрыканцы студзеня першая група пілотаў у міліцэйскай форме накіруецца ў Францыю на стажыроўку. А ўжо ў сакавіку ў МУС нашай краіны з'явіцца на ўзбраенні ўласны верталёт французскай вытворчасці, які будзе не толькі сачыць за сітуацыяй на дарогах. Плануецца выкарыстоўваць верталёт і для тэрміновай дастаўкі пацярпелых у выніку здарэнняў людзей у медычныя ўстановы. Словам, парадак на дарогах будзе падтрымлівацца ўсімі даступнымі для беларускіх міліцыянераў сродкамі і спосабамі.

Вось толькі не ўсё залежыць выключна ад супрацоўнікаў ДАІ.

ТРЭЦЯЯ СІЛА З ТРЭЦЯГА СЕКТАРА

Навесці парадак на дарогах з дапамогай «даішнага жэзла» немагчыма. Уладзімір Навумаў падкрэсліў, што важкі ўнёсак у выкананне праграмы «мінус 100» зрабілі журналісты. Паводле слоў кіраўніка МУС, калі б не СМІ, то памянёную праграму не ўдалося б выканаць. Міністр унутраных спраў на поўным сур'ёзе паведаміў, што гатовы прыняць некаторых журналістаў на працу ў падраздзяленні ДАІ ў якасці «агітатараў» за бяспеку дарожнага руху. Да таго ж і самі вартавыя правапарадку гатовы перакваліфікавацца ў журналістаў. Загадам міністра за кожным цэнтральным сродкам масавай інфармацыі замацаваны хтосьці з кіраўнікоў МУС, а ў рэгіёнах — начальнік міліцыі. Напрыклад, начальнік упраўлення ДАІ Міністэрства ўнутраных спраў Аляксандр Мендэлеў стаў «пазаштатным карэспандэнтам» нашай газеты, што нас вельмі радуе. Спадзяёмся на плённае супрацоўніцтва.

Зрэшты, нават у тандэме са СМІ міліцыя не здолее яшчэ больш істотна палепшыць сітуацыю на дарогах. Патрэбна «трэцяя сіла». Зараз кіраўніцтва МУС шукае такога «саюзніка» з ліку грамадскіх арганізацый.

«КУЛЬГАЕ» КУЛЬТУРА

Падчас прэс-канферэнцыі, якая доўжылася больш за гадзіну, найчасцей Уладзімір Навумаў ужываў слова «культура». Якую б праблему дарожнага руху ні закраналі журналісты, яе вырашэнне ў рэшце рэшт залежала ад культуры нашых паводзінаў на вуліцах і дарогах. Прычым культура «кульгае» як у кіроўцаў транспартных сродкаў, так і ў пешаходаў. Міністр прывёў некалькі яскравых прыкладаў такога кшталту. На магістралі паблізу вёскі Каралёў Стан, што ў Мінскім раёне, ёсць аварыйнае месца, дзе летась загінулі 7 пешаходаў. Адметна, што гэтыя ахвяры ДТЗ трапілі пад колы аўтамабіляў за некалькі крокаў ад спецыяльна абсталяванага над шашой пешаходнага перахода, якім паленаваліся скарыстацца.

Што датычыцца кіроўцаў аўтамабіляў, то, паводле назіранняў міністра, найбольш культурна паводзяць сябе на дарогах прадстаўнікі Віцебшчыны. А вось «сваволяць» за рулём найчасцей сталічныя жыхары.

Менавіта з-за адсутнасці элементарнай культуры, як лічыць Уладзімір Навумаў, у Мінску ўзнікаюць і праблемы з паркоўкай. «Насупраць дома, дзе я жыву, знаходзіцца паркінг, які амаль заўсёды напалову пусты. Разам з тым увесь двор застаўлены аўтамабілямі. І такая сітуацыя назіраецца ў многіх сталічных раёнах», — адзначыў міністр. Паводле яго меркавання, варта пераняць замежную практыку вялікіх штрафаў за няправільную паркоўку. І ўвогуле, адказнасць за парушэнне Правілаў дарожнага руху, як паведаміў міністр, у нашай краіне будзе ўзмацняцца. Прычым супрацоўнікі ДАІ атрымалі ўказанне караць парушальнікаў, нягледзячы на іх рангі і званні. Адказныя чыноўнікі, супрацоўнікі праваахоўных органаў, як падкрэсліў Уладзімір Навумаў, наадварот, павінны паказваць прыклад законапаслухмянасці шараговым грамадзянам.

Мікола ДЗЯБЁЛА.

Шык-шок

ПА ВОПРАТЦЫ СУСТРАКАЕМ

Вы ўжо разабралі навагоднюю ёлку і знялі гірлянды са сцен? Дарэмна. Няхай сабе святочныя канікулы ў нас больш нагадваюць пункцірную лінію, чым цэльны калядны водпуск, затое на постсавецкай прасторы, а таксама ў Швейцарыі і былой Югаславіі, Новы год адзначаецца двойчы — з 31 снежня на 1 студзеня (па грыгарыянскім календары) і з 13 на 14 студзеня (па юліянскім). Так што, калі ў вас не было магчымасці пакрасавацца ў новенькім святочным уборы, выкарыстоўвайце яе зараз, каб прывабіць у новым годзе новае шчасце.

Многія так і не вызначыліся, з'яўляецца гаспадаром 2008-га Мыш ці ўсё ж Пацук. У прынцыпе, для большасці жанчын розніца невялікая — і тая, і другі хуткія, вёрткія і хвастатыя. А яшчэ, між іншым — практычныя, так што ў негліжэ сустракаць 2008-ы непажадана — калі вы, натуральна, не ўяўляеце з сябе бедную царкоўную мыш. Але і залішняя раскоша ўбору не вітаецца — гэта ўжо зусім іншы прадстаўнік роду грызуноў, хутчэй, крот з «Дзюймовачкі»...

(Заканчэнне на 3-й стар.)

ISSN 1990 - 763X

КУРСЫ ВАЛЮТ

Курсы замежных валют, устаноўленыя НБ РБ з 12.01.2008 г. (для б/н разлікаў)

1 долар ЗША	2 150,00
1 еўра	3 177,81
1 латвійскі лат	4 546,42
1 літоўскі літ	920,55
1 чэшская крона	122,86
1 польскі злоты	887,15
1 расійскі рубель	88,23
1 украінская грыўня	426,74

Курсы замежных валют для безнаяўных разлікаў

Цэнтрабанк РФ

USD	24,3671
10 UAH	47,8781
1000 BYR	11,2948
EUR	36,0389

Курс у гандлёвых кампаніях (на 11.01.2008 г.)

USD	2135 / 2210

Агенцтва Уладзіміра Граўцова

Падпішыцеся на часопіс «Главный Бухгалтер. ГБ» на 2008 год у рэдакцыі па самай выгаднай цане. Тэлефон рэдакцыі: 209-69-01.

ААТ «Агенцтва Уладзіміра Граўцова» УНП 100024047 Ліцэнзія Мінсувязі № 02140/0172806 выд. 03.05.2004 да 02.05.2009

«ГЭТА — ХУЛІГАНСТВА»

Кіраўнік МУС Уладзімір Навумаў лічыць хуліганствам акцыю, якая адбылася 10 студзеня ў Мінску.

Паводле слоў генерала Навумава, арганізавалі пратэстнае мерапрыемства зусім не прадпрымальнікі, што было бачна па лозунгах і сімволіцы. «Сярод 350 чалавек, якія перакрывалі праспект, толькі 20 былі прадпрымальнікамі», — паведаміў кіраўнік МУС. Ён адзначыў, што і з 27 чалавек, затрыманых пасля акцыі, толькі трое прадпрымальнікаў, астатнія — падлеткі, якія «вучацца ў ПТВ і іншых навучальных установах Беларусі і Польшчы».

Міністр кваліфікуе мітынг як асобны акт хуліганства. «У мяне слёзы з'явіліся на вачах, калі я глядзеў на сваіх супрацоўнікаў, у якіх плявалі, білі і рабілі з імі, што хацелі», — паведаміў Уладзімір Навумаў. Кіраўнік МУС паабяцаў, што будзе настойваць на тым, каб учынкам акцыі была дадзена жорсткая прававая адзнака. «Такога дараваць нельга», — заявіў міністр.

Мікола ДЗЯБЁЛА.

Закон Рэспублікі Беларусь

Аб унясенні змянення ў Закон Рэспублікі Беларусь «Аб дзяржаўнай службе ў Рэспубліцы Беларусь»

Прыняты Палатай прадстаўнікоў 6 снежня 2007 года
Адобраны Саветам Рэспублікі 20 снежня 2007 года

Артыкул 1. Пункт 2 артыкула 23 Закона Рэспублікі Беларусь ад 14 чэрвеня 2003 года «Аб дзяржаўнай службе ў Рэспубліцы Беларусь» (Нацыянальны рэестр прававых актаў Рэспублікі Беларусь, 2003 г., № 70, 2/953; 2006 г., № 78, 2/1208) выкласці ў наступнай рэдакцыі:

«2. Асобы, назначаныя на вышэйшыя дзяржаўныя пасады Рэспублікі Беларусь, іншыя дзяржаўныя пасады, уключаныя ў кадравы рэестр Кіраўніка дзяржавы Рэспублікі Беларусь, іх муж (жонка) і паўналетнія блізкія сваякі, якія сумесна з імі пражываюць і вядуць агульную гаспадарку, абавязаны прадстаўляць штогадовыя дэкларацыі аб даходах і маёмасці Кіраўніку Адміністрацыі Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь, які вызначае дэкларацыі, што падлягаюць праверцы ў бягучым годзе.

Аб выніках праведзенай праверкі дэкларацый Кіраўнік Адміністрацыі Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь дакладвае Прэзідэнту Рэспублікі Беларусь штогод да 31 снежня».

Артыкул 2. Гэты Закон уступае ў сілу праз дзесяць дзён пасля яго афіцыйнага апублікавання.

Прэзідэнт Рэспублікі Беларусь
А. ЛУКАШЭНКА.

5 студзеня 2008 года, г. Мінск.
№ 316 — З.

НАСТАЎНІКАМ ВОДПУСК НЕ СКАРОЦЯЦЬ?

Міністэрства адукацыі Беларусі прапануе не скарачаць водпуск для асноўнай катэгорыі педагогаў, паведаміў міністр адукацыі Аляксандр Радзькоў. Для педагогаў, якія непасрэдна заняты ў навучальным працэсе, а таксама для кіраўнікоў навучальных устаноў прапануецца захаваць працоўны водпуск у памеры 56 дзён, патлумачыў ён. Пры аптымізацыі адпускной сістэмы будуць улічвацца асаблівасці педагагічнага працэсу. Так, водпуск кіраўнікоў гурткоў, акампаніятараў і іншых запатрабаваных спецыялістаў, якія не адносяцца да асноўнай катэгорыі педагогаў, магчыма, будзе крыху скарочаны. Канчатковае рашэнне па пытанні працягласці водпускаў работнікаў сістэмы адукацыі будзе прынята ў канцы студзеня, дадаў Аляксандр Радзькоў.

Юлія ВАНІНА, БЕЛТА.

«Буду афармляць дакументы на ўнітарнае прадпрыемства»

Учора раніцай на сталічным Камароўскім рынку было не вельмі шматлюдна, прынамсі, калі гаварыць пра так званыя адкрытыя рады. Прычым гэта датычыла не толькі і не столькі пакупнікоў, якіх па шэрагу аб'ектыўных прычын (нядаўна скончыліся святы, была раніца) было не шмат, а найперш саміх прадаўцоў.

Дакладна не лічыў, але, падаецца, працавала толькі крыху больш за палову боксаў. Ралеты многіх астатніх былі апушчаны без аніякіх тлумачэнняў. Але сустракаліся і такія запіскі, сярод якіх па папулярнасці спаборнічалі два варыянты: «Пераўлік» і «Зачынены ў сувязі з пераафармленнем дакументаў». У асобных выпадках пры другім варыянце некаторыя ўладальнікі гандлёвых плошчаў нават указвалі тэрмін, да якога ў пакупнікоў будуць нязручнасці — да 13 студзеня.

Нейкіх размоў сярод саміх прадаўцоў наконт пераафармлення дакументаў пачуць не давялося. Што, у прынцыпе, не дзіўна: на некаторых радах працавалі ўсяго па некалькі боксаў, пры мярзотным надвор'і яны моўчкі грэліся гарбатай, кавай, гарачымі сняданкамі. У многія боксы завозілі новы тавар і, відаць, уладальнікі пакрыквалі на работнікаў, маўляў, больш тавару выкладайце на паліцы.

Ці моцна з-за такога становішча спраў зараз церпяць спажыўцы? Не думаю. Пасля святаў пакуль амаль ніхто з пакупнікоў не звяртае ўвагі на большасць тавараў кшталту кансерваванай кукурузы, шпротаў, гарошку і інш. Па-другое, кошт многіх тавараў тут мала чым адрозніваецца ад цэнаў на рынках у мікрараёнах. Напрыклад, бутэлька рафінаванага алею «Каралеўскае» на Камароўцы каштуе 4950—5100 рублёў, што часам нават больш, чым побач з домам.

Дзе значна больш людзей, дык гэта на радах з садавінай і агароднінай. Найперш людзі набываюць мандарыны (напрыклад, абхазскія — ад 4 тысяч рублёў за кілаграм, іспанскія — ад 4,5 тысячы), апельсіны (3,5—3,8 тысячы), лімоны (6 тысяч рублёў за кілаграм). Актыўна бяруць беларускія белакачанную капусту і буракі — па 800 рублёў за кілаграм. А вось прадаўцы бульбы (600—800 рублёў) відавочна сумавалі...

У размешчаным побач з Камароўкай гандлёвым цэнтры «Імпульс» было значна цяплей, чым на вуліцы. Адпаведна, сярод прадаўцоў параненйшаму было шмат размоў аб пераафармленні дакументаў: хто звольніўся, як быць надалей. Выпадкова падслухаў на лесвіцы размову, відавочна, двух уладальнікаў гандлёвых боксаў. «Ну што збіраешся рабіць?» — «Буду пераафармляцца на ўнітарнае прадпрыемства».

На «Імпульсе» зараз ёсць зачыненыя боксы, але, як падалося, іх не так шмат, як на Камароўцы. На ралетах — аб'явы з тлумачэннямі, магчымымі тэрмінамі, патрэбнымі для пераафармлення дакументаў. Пакупнікоў дастаткова. Спажыўцы найперш набываюць бытавую хімію, сродкі гігіены, касметычныя тавары.

Сяргей СТАРЫНАЎ.

За сабаку — плаці

Мінгарсавет змяніў стаўкі збору за ўладанне сабакамі і (або) выкарыстанне іх у прадпрымальніцкай дзейнасці.

Так, стаўка збору з уладальнікаў парод сабак вышынёй у карку вышэй за 70 см зменшана з 1 базавай велічыні да 0,7, а патэнцыяльна небяспечных парод сабак — павялічана з 1 да 1,3 базавай велічыні. Без змяненняў засталіся стаўкі збору з уладальнікаў сабак вышынёй у карку да 40 см (0,15 базавай велічыні) і да 70 см (0,4 базавай велічыні). Сродкі ад гэтага падатку будуць накіраваны на пакрыццё расходаў прадпрыемства «Фаўна горада» па адлову бадзяжных катоў і сабак, далейшае будаўніцтва пункта прыёму і часовага ўтрымання жывёл, збудаванне і рамонт пляцовак для выгулу сабак. Збор спаганяецца штомесячна. Вызвалены ад яго выплаты інваліды, для якіх утрыманне сабакі-павадыра з'яўляецца жыццёвай неабходнасцю, а таксама непрацуючыя пенсіянеры, інваліды першай і другой груп пры адсутнасці сумесна пражываючых працаздольных членаў сям'і.

У жылых дамах, якія абслугоўваюцца ЖРЭА, колькасць сабак за апошні год зменшылася на 1 тыс. і складае 16,6 тыс. сабак. Аднак, улічваючы, што не ўсе грамадзяне рэгіструюць сваіх гадаванцаў, гэту лічбу можна павялічыць у два разы, лічаць спецыялісты. Штогод ад укусаў чатырохногіх у сталіцы церпяць ад 2 тыс. да 3 тыс. чалавек.

Дзесяць чалавек патанулі ў калодзежах

У Беларусі за 2007 год, згодна са статыстыкай Беларускага рэспубліканскага таварыства ратавання на водах (АСВОД), прыблізна 20 чалавек патанулі ў ваннах. Аб гэтым паведаміў вядучы спецыяліст АСВОД Віктар Харошка. За мінулы год у рэспубліцы патанулі 1040 чалавек. У тым ліку няшчасныя выпадкі адбываліся па прычыне неакуратнага карыстання бытавымі вадкасцямі, некалькі выпадкаў утаплення ў лужынах.

Уладзімір МАЦВЕЕЎ, БЕЛТА.

ХРОНІКА АПОШНІХ ПАДЗЕЙ

МАДЛЕН ОЛБРАЙТ НАЗВАЛА ПРЭЗІДЭНЦТВА БУША ГОРШЫМ У ГІСТОРЫІ ЗША

Былы кіраўнік Дзярждэпа ЗША Мадлен Олбрайт назвала прэзідэнцкае кіраўніцтва Джорджа Буша малодшага «горшым прэзідэнцтвам» у гісторыі ЗША.

На прэзентацыі сваёй кнігі 9 студзеня яна нізка ацаніла дзейнасць самога Буша і віцэ-прэзідэнта Дзіка Чэйні. Напярэдадні прэзентацыі Олбрайт выступіла па тэлебачанні з падтрымкай кандыдата ў прэзідэнты ЗША ад дэмакратычнай партыі Хілары Клінтан.

У ЯПОНІІ ЗА ДАПУШЧАНЫЯ ЗЛОЎЖЫВАННІ ЧЫНОЎНІКАЎ ЗБІРАЮЦЦА ПАЗБАЎЛЯЦЬ ПЕНСІІ

Урад Японіі ўносіць у заканадаўства краіны змяненні, згодна з якімі ў выпадку выяўлення дапушчаных злоўжыванняў чыноўнікаў будуць пазбаўляць ужо выплачанай ім пры выхадзе на пенсію дапамогі, а таксама караць іншымі спосабамі.

ТЭЛЕФОННАЯ КАМПАНІЯ ЗА НЕАПЛАТУ АДКЛЮЧЫЛА ЛІНІІ ФБР, ЯКІЯ ПРАСЛУХОЎВАЛІ РАЗМОВЫ ТЭРАРЫСТАЎ

Тэлефонная кампанія, якая абслугоўвае ФБР, адключыла лініі, што выкарыстоўваюцца для праслухоўвання размоў асобаў, якіх падазраюць у дачыненні да тэрарыстычнай ці шпіёнскай дзейнасці.

Адбылося гэта па прычыне... рэгулярных пратэрмінаванняў плацяжоў. Як паведаміла міністэрства юстыцыі ЗША, у ходзе аўдытарскай праверкі таксама высветлілася, што з супрацоўніц галоўнага вышуковага ведамства краіны ўмудрылася прысвоіць 25 тысяч долараў, прызначаных на праграму па праслухоўванні тэлефонаў.

БЫЛАЯ ЖОНКА ПРЭЗІДЭНТА ФРАНЦЫІ НАЗВАЛА ЯГО «ТУПАВАТЫМ БАБНІКАМ»

Былая жонка Нікаля Сарказі Сесілія назвала яго «тупаватым бабнікам», які не варты займаць пасаду прэзідэнта Францыі, піша The Telegraph.

Паведамляецца, што гэта заява была зроблена яшчэ да таго, як Сарказі заявіў пра намер узяць шлюб з Карлай Бруні.

У КІТАІ ЎЗВЯЛІ НАЙБУЙНЕЙШУЮ Ў СВЕЦЕ СНЕЖНУЮ СКУЛЬПТУРУ

Скульптурная кампазіцыя са снегу вышынёй 34,5 метра і даўжынёй 197 метраў узведзена ў паўночным кітайскім горадзе Харбін.

«Рамантычныя пачуцці», менавіта так называецца кампазіцыя, высечаная з кубічных блокаў прыроднага снегу і лёду, узятых з суседняй ракі Сунхуа. Рабро кожнага куба складае 4,5 метра.



Прамыя лініі «Звязды»

Як набыць зямельныя ўчасткі па новых правілах

На пытанні чытачоў «Звязды» адказвае намеснік старшыні Дзяржаўнага камітэта па маёмасці Рэспублікі Беларусь Андрэй ГАЕЎ.

(Працяг. Пачатак у нумарах за 9—11 студзеня.)

☎ ***— З 2004 года стаю ў чарзе на зямельны ўчастак у сельскім Савеце. Зараз разам з сям'ёй жыву ў сваёй маці ў прыватным доме. За апошнія 4 гады, колькі я ні звярталася ў сельскі Савет, але зямлю для будаўніцтва мне не даюць. Што мне рабіць? Можа па новых правілах нешта зменіцца?***

Алена С., *Мінскі раён.*

— Што вам адказвалі, калі адмаўлялі?

— Казалі, што ў іх няма свабодных зямельных участкаў.

— Зараз новым Указам № 667 прадугледжана, што ўсе выканкамы абавязаны вывешваць інфармацыю аб наяўнасці свабодных зямельных участкаў як у памяшканні выканкамаў, так і на ўсіх сваіх афіцыйных Інтэрнэт-сайтах, а таксама іншымі спосабамі, у тым ліку праз прэсу. Гэта норма была ўведзена для таго, каб такія звычайныя людзі, як вы, маглі без перашкод па чарзе атрымліваць зямельныя ўчасткі для будаўніцтва і абслугоўвання жылых дамоў. Вядома, што такія ўчасткі будуць прадастаўляцца, калі яны ёсць у наяўнасці. Зараз вам трэба цікавіцца аб гэтым у мясцовых чыноўнікаў.

☎ ***— Мая матуля выпісвае «Звязду» больш за 10 гадоў. Мне асабіста падабаюцца «прамыя лініі», дзе можна адшукаць карысную інфармацыю. Адкажыце, а колькі на аўкцыёнах магчыма купіць зямельных участкаў? Цікава, ці могуць на аўкцыёнах набываць зямельныя ўчасткі замежныя грамадзяне?***

Святлана ГАЛІСЕНКА, *г. Мінск.*

— Замежныя грамадзяне набываць зямельныя ўчасткі ва ўласнасць не маюць права. Аднак гэта катэгорыя грамадзян цяпер мае права браць зямельныя ўчасткі ў арэнду. На аўкцыёнах адна фізічная асоба можа купіць любую колькасць участкаў, бо абмежаванняў тут не існуе. Аднак, трэба памятаць, што кожны з набытых участкаў неабходна будзе выкарыстоўваць па прызначэнні. Калі ўчастак выстаўляецца на аўкцыён па продажы ў прыватную ўласнасць для будаўніцтва і абслугоўвання жылога дома, то на кожным з набытых участкаў трэба будзе пачынаць будаўніцтва жылога дома.

— І ўсю гэту нерухомасць магчыма будзе аформіць на адну мяне?

— Так. Калі ў вас ёсць фінансавыя магчымасці — калі ласка.

Кар. «Звязды»:

— А ці не адбудзецца так, што ўсе лепшыя зямельныя ўчасткі скупяць багатыя людзі краіны?

— Па-першае, на тэрыторыі выканкамаў застаюцца людзі, якія маюць патрэбу ў паляпшэнні жыллёвых умоў. Мясцовыя ўлады павінны прадастаўляць зямельныя ўчасткі і для гэтай катэгорыі грамадзян. Частка ўчасткаў павінна накіроўвацца на патрэбы чаргавікоў, а пэўная колькасць зямель выстаўляцца на аўкцыёны.

— А хто будзе кантраляваць дзеянні ўладаў у гэтым накірунку? Усім вядома, што мясцовым бюджэтам заўсёды не хапае грошай... Ці можа так здарыцца, што большасць участкаў трапіць у аўкцыённы спіс?

— Пры распрацоўцы дадзенага ўказа гаворка вялася якраз і аб тым, каб выканкамы павысілі свой узровень адказнасці пры прыняцці рашэнняў. Менавіта службовыя асобы выканкамаў зараз будуць адказваць за абгрунтаванасць прынятых рашэнняў. Указам узмацняецца адказнасць за такія дзеянні. Адміністрацыйная адказнасць за розныя парушэнні нормаў указа прадугледжвае штрафы ў памеры да 30 базавых велічынь за кожны выяўлены факт.

☎ ***— Разам з мужам і дачкой жыву ў кватэры бацькоў у сталіцы. Кватэра вельмі маленькая, таму вырашылі будаваць свой дом. Наколькі я зразумела новы ўказ, каля Мінска цяпер магчыма будзе атрымаць зямельны ўчастак толькі з аўкцыёнаў?***

Алена КРАПІВІНА, *г. Мінск.*

— Так, або знайсці дом у свабодным продажы і набыць яго разам з зямельным участкам.

— А калі мы адшукаем зямельны ўчастак не ў Мінскім раёне, а ў іншым месцы?

— Вы, як жыхарка Мінска, зараз будзеце мець магчымасць набыць зямельны ўчастак для будаўніцтва жылля ў любым пункце Беларусі толькі праз аўкцыён.

— Як фарміруюцца гэтыя аўкцыёны? Колькі часу трэба чакаць? Калі я збіраюся набыць зямельны ўчастак цяпер, то куды мне трэба звяртацца?

— Калі вы вырашылі набыць зямельны ўчастак у нейкім канкрэтным раёне, то вам трэба падаць заяву ў любы дзень і любы час спецыялістам выбранага вамі населенага пункта. Тады мясцовыя органы ўлады павінны будуць ініцыяваць правядзенне аўкцыёну.

— У які тэрмін яны павінны будуць гэта зрабіць?

— Спачатку яны павінны даць вам пісьмовы адказ аб тым, што зямельны ўчастак будзе фарміравацца для правядзення аўкцыёну. Пры наяўнасці свабодных зямельных участкаў дата правядзення аўкцыёну будзе вызначана на працягу двух месяцаў. Справа ў тым, што на працягу месяца інфармацыя аб правядзенні аўкцыёну павінна знаходзіцца ў сродках масавай інфармацыі. Пасля заканчэння «інфармацыйнага» тэрміну праводзіцца аўкцыён.

Сяргей КУРКАЧ.
(Працяг будзе.)

ЗУСІМ НЕ ЛЁГКІЯ ХВАРОБЫ ЛЁГКІХ

На пытанні адказвае пазаштатны пульманолаг Міністэрства аховы здароўя Рэспублікі Беларусь, кіраўнік аддзела дыягностыкі і тэрапіі не спецыфічных захворванняў органаў дыхання Навукова-даследчага інстытута пульманалогіі і фтызіятрыі, дацэнт Ірына ЛАПЦЕВА.



(Заканчэнне. Пачатак у нумарах за 10, 11 студзеня).

☎ ***— Жлобін на провадзе, Ірына Дзянісаўна. Хачу спытаць пра маці, якой зараз 63 гады. У яе на працягу апошніх двух гадоў — абструктыўны бранхіт з астматычным ухілам. На гэтым фоне — задышка і высокі ціск. Ляжала ў бальніцы, прымала антыбіётыкі, але асаблівага паляпшэння стану ў яе не назіралася. Прымала ёдыд калію — было крыху лягчэй. Ці варта працягваць яго прыём? Як лячыцца?***

— Хранічны абструктыўны бранхіт носіць зараз іншую назву — хранічная абструктыўная хвароба лёгкіх. Яна патрабуе перыядычнага кантролю функцыі дыхання, таму што год ад году можа назірацца пагаршэнне сітуацыі. Каб гэтага не было, трэба прымаць базісныя лекі — бронхалітычныя прэпараты. Іх павінен прызначыць урач. Спалучэнне абструктыўнай хваробы лёгкіх з артэрыяльнай гіпертэнзіяй нельга назваць добрым, паколькі бронхалітычныя прэпараты часам выклікаюць непрыемныя адчуванні з боку сэрца. Таму трэба высветліць пераноснасць прэпаратаў. Найбольш аптымальным будзе, верагодна, прызначэнне антыхолінергічных лекаў, якія прызначыць урач. Што датычыцца ёдыду калію, то лячыцца з яго дапамогай у дадзеным выпадку немэтазгодна.

☎ ***— Валянціна Паўлаўна, Кіраўскі раён. Мне 51 год. Апошнія дваццаць пакутую ад астэахандрозу. Год таму ў грудным аддзеле з'явіўся боль, спазматычны кашаль. Флюараграфія нічога не паказала. Накіравалі рабіць ультрагукавое даследаванне бронхацэфальных артэрый у Магілёўскім дыягнастычным цэнтры, а там, як высветлілася, такога не праводзяць. Скажыце, ці можа прычынай кашлю быць астэахандроз?***

— Працяглы кашаль, безумоўна, не звязаны з астэахандрозам...

— Летам у мяне яшчэ з'явілася алергія на мёд...

— Трэба абавязкова звярнуцца да алерголага і пульманолага. Алергія на мёд не выключае алергічнай рэакцыі на іншыя рэчывы і прадукты харчавання. Трэба абследавацца мэтанакіраванымі метадамі — даследаваць найперш функцыю дыхання, паўтарыць рэнтгендаследаванне і выканаць не флюараграфію, а аглядную рэнтгенаграфію, пратэставацца ў алерголага.

☎ ***— Валерыя Пятроўна, Лунінецкі раён. Цікава, аб чым можа сведчыць запаленне лёгкіх у нованароджаных дзяцей?***

— У маленькіх дзяцей часам з першых дзён, месяцаў жыцця могуць узнікаць такія працэсы, як пнеўманія. Гэта захворванне можа працякаць вельмі цяжка, часам патрабуе нават знаходжання ў рэанімацыйным аддзяленні. У раннім дзіцячым узросце яшчэ няма набытага імунітэту да інфекцыі, і любы кантакт з ёю прыводзіць да развіцця захворвання, у тым ліку і пнеўманіі. Таму важна папярэджваць інфіцыраванне дзіцяці, не дапускаць яго кантактаў з хворымі людзьмі, асабліва ў перыяды эпідэмій грыпу. Калі пнеўманіі часта паўтараюцца ў дзіцячым узросце, то часам удаецца ўстанавіць іншую прычыну гэтых ранніх запаленчых працэсаў — прыроджаную анамалію развіцця лёгкіх у выглядзе гіпаплазіі, недаразвіцця нейкай часткі лёгкага. У гэтай частцы адбываецца недастатковая вентыляцыя, ствараецца спрыяльнае асяроддзе для інфекцый. Частыя запаленчыя працэсы з цягам часу прыводзяць да фарміравання расшырэння бронхаў — бронхаэктазаў. Гэта можна ўбачыць на бронхаграме або падчас камп'ютарнай тамаграфіі.

☎ ***— Валерый, турбую з Віцебска. Мне 43 гады. Куру больш за 20 гадоў, пакутую ад моцнага ранішняга кашлю, але неяк баюся звяртацца да ўрачоў. Якія праблемы могуць падсцерагаць курца са стажам?***

— Курэнне прыводзіць да хранічных хвароб дыхальных шляхоў — гэта і пухліны, і туберкулёзныя хваробы, і хранічная абструктыўная хвароба лёгкіх. Апошняя дыягнастуецца, як правіла, позна, паколькі курцы прывыкаюць да кашлю, потым да макроты, потым да гнойнай макроты. Нарэшце, з'яўляецца задышка. Вось на гэтым этапе курцы і звяртаюцца да ўрача, у момант, калі навідавоку пашкоджанне функцыі дыхання. У рэшце рэшт у такога чалавека ўзнікне фізічная абмежаванасць, а гэта ў сваю чаргу прывядзе да непрацаздольнасці. Дыягнастуецца хранічная абструктыўная хвароба лёгкіх на падставе бронхаскапіі, вывучэння функцыі знешняга дыхання, рэнтгеналагічнага даследавання. Лячэнне прызначаецца на ўсё жыццё. Хранічная абструктыўная хвароба лёгкіх можа прывесці да частых і вельмі цяжкіх абвастрэнняў і да неабходнасці знаходжання ў рэанімацыйным аддзяленні. Курэнне, як вядома, спрыяе і развіццю раку лёгкіх, з'яўленню ішэмічнай хваробы сэрца...

— Што такое абструкцыя, і чаму вы сказалі «абструктыўная хвароба лёгкіх», а не бранхіт?

— Абструкцыя — гэта закупарка дыхальных шляхоў у выніку спазму і збірання макроты, адсюль і пастаянны кашаль, спроба арганізма пазбавіцца ад макроты. Што датычыцца абструктыўнай хваробы лёгкіх, то Сусветная арганізацыя аховы здароўя рэкамендавала краінам свету прыняць адзіную назву, агульную для ўсіх. У структуры гэтай хваробы ёсць як хвароба дыхальных шляхоў — уласна бранхіт, так і хвароба рэспіраторнага аддзела лёгкага — эмфізема. Два кампаненты пад адной назвай. Праўда, у аднаго пацыента можа быць бранхітычны варыянт, а ў другога — эмфізематозны. Першы варыянт больш небяспечны. У Беларусі зараз досыць вялікая колькасць — звыш 120 тысяч — хворых з хранічнай абструктыўнай хваробай лёгкіх.

— А як засцерагчыся ад туберкулёзу? Як ён трапляе ў шырокую папуляцыю?

— Як пульманолаг магу сказаць, што хранічная абструктыўная хвароба лёгкіх нярэдка спалучаецца з туберкулёзам, і цячэнне абедзвюх тым самым абцяжарваецца. Адносна туберкулёзу можна сказаць, што тут важна не атрымаць гэта захворванне, для чаго прытрымлівацца элементарных санітарна-гігіенічных мерапрыемстваў. Варта ўсяляк умацоўваць імунітэт — разнастайна харчавацца, пазбягаць стрэсаў... Прышчэпкі ад туберкулёзу робяцца яшчэ ў раннім узросце, дарослым жа застаецца прытрымлівацца таго, аб чым я сказала вышэй.

— А дзе лепш аздараўлівацца тым, у каго ёсць праблемы з дыхальнымі шляхамі?

— Лепш за ўсё пры хваробах лёгкіх — горнае паветра, марскі клімат. Тым не менш, у Беларусі ёсць санаторыі, дзе можна паспяхова лячыць хваробы органаў дыхання. Найбольшай папулярнасцю карыстаецца Рэспубліканская бальніца спелеалячэння ў Салігорску.

☎ ***— Вольга Уладзіміраўна з Мінска непакоіць. Наколькі карысныя інгалятары — небулайзеры, якія зараз можна знайсці ў продажы? Ці варта іх набываць у сям'ю?***

— Хваробы органаў дыхання — вельмі распаўсюджаныя і частыя. Кожны чацвёрты хоць бы раз у год звяртаецца да ўрача менавіта з рэспіраторнай інфекцыяй. Таму калі ёсць магчымасць своечасова злавіць першыя прыметы захворвання — пяршэнне ці болі ў горле і падаць інгаляцыйнае рэчыва ў бронхі — той жа настой эўкаліпту, содавы раствор, бронхалітычныя, мукалітычныя прэпараты і г.д., то дзеля гэтага варта набыць такі апарат. Ён дазваляе ўдыхнуць карыснае рэчыва ў дробнадысперсным выглядзе, што спрыяе глыбокаму пранікненню апошняга ў бронхі і хуткаму купіраванню запаленчага працэсу на пачатковай стадыі развіцця.

— Ці ёсць карысць ад увільгатняльнікаў паветра?

— Шырокага выкарыстання ў нас яны не маюць. У Беларусі, як правіла, фіксуецца досыць высокая вільготнасць паветра. У стандартах жа лячэння хвароб органаў дыхання такі метад не прадугледжаны.

Святлана БАРЫСЕНКА,
Вольга ШАЎКО.

Мінскі абласны выканаўчы камітэт выказвае глыбокае спачуванне галоўнаму рэдактару МАУП «Рэдакцыя газеты «Мінская праўда» Шломе Мікалаю Аляксандравічу ў сувязі з напаткаўшым яго вялікім горам — смерцю БРАТА.

Забытае? Новае? Вечнае!

НАВЯДЗЕННЕ ПСОТЫ — ПАЛАМАНЫ ЛЁС

Яйка можа быць не толькі сімвалам жыцця, але і бяды

Ядвіга Станіслаўна з г. Нясвіжа распавядае: «Тры разы за лета палола агарод і кожны раз знаходзіла курынае яйка, але ж курэй у мяне няма, ды і ў суседзяў таксама. Да таго ж, агароджа вакол сядзібы такая, што мыш не праскочыць... Два першыя яйкі я аднесла на скрыжаванне дарог. А вось за трэцім разам мяне гэта пачало ўжо непакоіць. Што б гэта магло значыць і што рабіць у такой сітуацыі?»

На вялікі жаль, выпадак, аб якім піша наша чытачка, далёка не адзінкавы ў жыцці нашага люду. Мы самі займаемся вывучэннем вопыту народнай медыцыны і можам засведчыць, што нашы сучаснікі шырока практыкуюць метады чорнай магіі, якія засталіся ад чарадзеяў-беларусаў, а яшчэ больш тыя, пра якія сёння можна прачытаць у шырока распаўсюджанай літаратуры. Як і многае іншае, так і джына чорнай магіі таксама выпусцілі на волю. Людзі не грэбуюць нічым. Родная сястра купляе брату-жаніху букет кветак для нявесты і... кладзе туды жменю зямлі са свежай магілы. Раніцай на парозе хаты можна ўбачыць тую ж магільную зямлю або рассыпаную соль. Калі людзі купляюць кватэру, то ў розных месцах знаходзяць паламаныя іголкі. Пад абрусам на стале, за якім сядзелі маладыя на вяселлі, знаходзяць паламаныя або пакручаныя відэльцы і лыжкі. Пад ложкам або ў падушцы, на якой маладыя правялі першую шлюбную ноч, знаходзяць вялізны пук чорнай кацінай і сабачай поўсці. У варотах, праз якія будуць заходзіць маладыя, сыплюць нагавораны мак; як толькі жаніх і нявеста пераступаюць гэту мяжу, адразу ж пачынаюцца непрадказальныя праблемы. Гэты шэраг прыкладаў можна працягваць бясконца. Аднак ці трэба, бо за кожным з іх — людская бяда, нястача, хваробы, слёзы, паламаны лёс. Ёсць дзве катэгорыі людзей, якія займаюцца навядзеннем псоты. Адны робяць гэта дзеля забавы, дэманстрацыі сваёй сілы; другія — больш жахлівыя, яны проста крывапійцы, энергетычныя вампіры. Іх саміх пачынае круціць або, як кажуць пра наркаманаў, «ламаць», тады яны нават на падсвядомым узроўні ідуць і робяць людзям шкоду, на нейкі час атрымліваючы фізічную асалоду.

Шляхоў уздзеяння аднаго чалавека на іншага прамым, непасрэдным чынам або ўскосна, праз прадмет-транслятар, даволі шмат. У гэтым працэсе задзейнічана некалькі складовых, або каналаў інфармацыі: гіпноз, магнетызм, лептоннае поле, біяфізічны энергаінфармацыйны патэнцыял, колер, лікі, шматлікія атрыбуты абрадавай дзейнасці і прадметы побыту.

Адрасы нанясення шкоды таксама могуць быць розныя: чалавек, яго здароўе; сям'я, яе шчасце і дабрабыт, унутрысямейныя адносіны, дзеці або бяздзетнасць; хата, гаспадарка, перш за ўсё — хатняя жывёла, падворак, агарод, сад, уся сядзіба. Могуць навесці шкоду толькі на аднаго прадстаўніка роду, а могуць заклясці на вымiранне яго мужчынскага адгалінавання аж да сёмага пакалення.

Часцей за ўсё бяда перадаецца пры прамым кантакце з чалавекам або прадметам. Можа быць так, што яна перадаецца таму, хто першым дакрануўся, узяў у рукі, а можа дастацца дакладнаму адрасату, які кадзіруецца па імені.

У тым, што сёння носьбіты чорнай магіі развязалі рукі і лёгка авалодваюць нашымі душамі, вінаваты мы самі. **Па-першае,** у душы няма парадку, веры ў спагаду Творцы, яго заступніцтва. **Па-другое,** мы «развязалі» языкі і «абліваем» сябе жахлівым брыдкаслоўем, жаргон сацыяльных нізоў стаў прэзентабельнай «фішкай» творчай інтэлігенцыі, журналістаў, акцёраў, спевакоў. **Па-трэцяе,** калі раней жанчына — захавальніца родавага здароўя, крэатыўнага таленту — магла да трох гадоў пракарміць дзіця сваім малаком, то сёння, самае вялікае, на што яна здольна — некалькі месяцаў. Ці не таму так імкліва рвуцца сувязі паміж бацькамі і дзецьмі? **Па-чацвёртае,** калі раней старыя людзі дажывалі да даўгалецця, то адным са спрыяльных фактараў быў кантакт з дзецьмі, якія ў прамым сэнсе адорвалі старых лішкамі сваёй энергіі і дзякуючы гэтаму самі захоўвалі спакой і ўзаемапаразуменне. Сёння энергія моладзі ідзе на вулічныя патасоўкі і брыдкаслоўе, на жаданне пераканаць сваіх сяброў у фізічнай моцы. **Па-пятае,** раней дзяўчаты і жанчыны насілі адзенне, якое не толькі саграvала, але і абараняла сваім поясам, арнаментам. Яно падкрэслівала прыгожую постаць, але хавала тайну фізічнай прыгажосці. Калі ў прыродзе самец меў стракатую афарбоўку, каб прывабіць самку, то ў нашым грамадстве дзяўчаты засталіся ў стракатых матузках, каб правакаваць маладых мужчын на адпаведныя ўчынкі. Але ж аголенае цела прывáблівае не толькі добрае вока, але перш за ўсё становіцца лёгка дасягальным для людзей-вампіраў.

Атрымліваецца, што мы самі спрыяем бядзе, гору, няшчасцям, хваробам і разумеем гэта толькі тады, калі трапляем у іх пастку. Мяркуем, што ў бліжэйшы час мы не адзін раз пагаворым пра сістэму абярэгаў чалавека, хаты і гаспадаркі. Гэта складаная і вялікая праблема.

Зараз жа заўважым толькі адно. *Нашы знахары і лекары (валхвы) настойліва раілі: а) старайцеся не браць незнаёмы вам прадмет голымі рукамі, толькі праз кавалак непатрэбнай тканіны, або змяціце на савок і б) аднясіце яго на любое скрыжаванне дарог, пакладзіце на кавалак паперы і запаліце. Сам прадмет можа і не згарэць, а вось нагаворaная інфармацыя знікне.*

На жаль, у нашым жыцці вельмі часта здараецца так, што добра знаёмы прадмет, без якога гаспадыня не можа абысціся раптам становіцца аб'ектам пагрозы. Так здарылася і з гэтым самым яйкам, якое гаспадыня знайшла ў градзе. У міфалогіях свету яйка было цэнтрам Сусвету, з якога ён пачынаўся, разрастаўся. Менавіта яйка трымала ў руках Марыя Магдаліна, калі прыйшла да імператара Тыберыя з весткай аб уваскрэсенні Ісуса Хрыста.

Разам з тым усё тое ж яйка шляхам некаторых спецыфічных маніпуляцый можа стаць прычынай вашых хвароб і бяды. Часцей за ўсё ў чорнай магіі выкарыстоўваюць тое яйка, у якім ёсць зародак, або сапсаванае (ужо нежывое) яйка. Яго, як правіла, падкідваюць у тое месца, дзе яго абавязкова знойдуць (у хаце пад ложак, у грады, каля варот хлява, на парозе куратніка) і возьмуць у рукі. Навука простая, але хітрая!

Калі яйка «адрасавана» гаспадыні, то мэта наслання псоты можа быць рознай: каб захварэлі-забалелі ногі, галава, каб утварыўся каўтун, каб справакаваць бяздзетнасць (яйка, якое не дасць жыццё), захворванне жаночых родавых органаў. Баяцца бяды не трэба. Не трэба панікаваць, трэба проста быць уважлівым, абачлівым і не хадзіць «наросхрыст» да кожнага сустрэчнага. Нездарма ж сказана: «Сцеражонага Бог сцеражэ!»

А вось каб такое не паўтаралася, пастаўце сімвалічную агароджу свайму прысядзібнаму ўчастку або двару ці агароду. *Лепш за ўсё абысці ўсю сядзібу па мяжы і пасыпаць асвячоным макам, прыгаворваючы: «Як ніхто маку не збярэ, так ніхто бяды не прынясе».*

Пра шматлікія іншыя формы і метады перасцярогі, абрадавыя дзеянні і атрыбуты, якія выконвалі функцыі абярэгаў, мы пагаворым у бліжэйшы час.

Аксана КАТОВІЧ, Янка КРУК.
Кантактны тэлефон: 292 21 03.

г. Мінск.

«Гушкі, гушкі, прыляцелі птушкі...»

Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.

Большасць ахвяраў пажараў ужывалі алкаголь і неасцярожна курылі

У Магілёўскай вобласці аб'яўлена дэкада пажарнай бяспекі. У халады павялічылася колькасць пажараў і людзей, якія загінулі ў агні.

Паводле інфармацыі абласнога ўпраўлення МНС, з пачатку года на пажарах у рэгіёне загінулі 12 чалавек, а летась за гэты ж перыяд — 5 чалавек. Большасць ахвяраў напярэдадні ўжывалі алкаголь. Найбольш частая прычына пажараў — неасцярожнасць пры курэнні. Таму ў час дэкады інспекцыі наведваюць хаты адзінокіх і састарэлых людзей, праблемныя і маламаёмасныя сем'і. У іх правяраюць пячное ацяпленне і электраабсталяванне, каб не было самаробных награвальных прыбораў. За першыя тры дні дэкады атрымалі інструкцыі па пажарнай бяспецы 10 тысяч чалавек.

Ілона ІВАНОВА.

ВЫСОКІЯ ЦЭНЫ НА ЗБОЖЖА ЗАХАВАЮЦЦА

Паводле самых апошніх ацэнак Харчовай і сельскагаспадарчай арганізацыі ААН (ФАО), аб'ём вытворчасці збожжа ў свеце ў 2007 годзе склаў 2 101 млн тон. Яго вытворчасць павялічылася на 4,6 працэнта ў параўнанні з 2006 годам. Пры гэтым большая частка прыросту была дасягнута за кошт грубага збожжа (да якога адносяць усе зерневыя, акрамя пшаніцы і рысу, найперш гэта кармавое зерне), галоўным чынам кукурузы ў ЗША. Тым не менш міжнародныя цэны на збожжа ў канцы мінулага года заставаліся высокімі і няўстойлівымі. Гэта было выклікана попытам, у прыватнасці, з боку біяпаліўнай прамысловасці.

Павышэнне міжнародных цэнаў прывяло да росту рознічных цэнаў на асноўныя харчовыя прадукты ў многіх краінах. Згодна з ФАО, 37 краін свету цяпер сутыкаюцца з харчовым крызісам.

Разам з тым эксперты ФАО адзначаюць спрыяльныя перспектывы глабальнага ўраджаю пшаніцы ў 2008 годзе. Паспяхова завершаны пасеў азімай пшаніцы ў паўночным паўшар'і і, згодна з самымі апошнімі ацэнкамі, значна павялічыліся плошчы, занятыя пасевамі пшаніцы ва ўсім свеце. Гэта стала вынікам цяперашняга высокага ўзроўню цэнаў, а таксама адмены з 2008 года ў Еўрапейскім Саюзе — найбуйнейшым сусветным вытворцы пшаніцы — абавязковага патрабавання аб вывадзе часткі зямлі з севазвароту.

Леанід ТУГАРЫН.

Спорт-тайм

БРАВА, ФРЫСТАЙЛІСТЫ!

Удалым для беларускіх фрыстайлістаў аказаўся этап Кубка Еўропы ў Швейцарыі. Наша каманда заваявала чатыры ўзнагароды. Двойчы парадаваў Цімафей Слівец, які стаў уладальнікам «золата» і «срэбра». На вышэйшую прыступку п'едэстала ўзнялася Марыя Шчэрбіна, а Ганна Гуськова — на другую.

«ПАЯДЫНАК» ЗА КАЛЯНДАР

У панядзелак 14 студзеня ў Загрэбе збяруцца прадстаўнікі нацыянальных футбольных федэрацый і галоўныя трэнеры зборных Харватыі, Англіі, Украіны, Беларусі, Казахстана і Андоры, каб сфарміраваць каляндар гульняў у 6-й адборачнай групе ЧС-2010. Наша краіна дэлегавала на сустрэчу галоўнага настаўніка Бернда Штангe, яго асістэнта Харальда Ірмшэра і намесніка старшыні «БФФ» Міхаіла Вергяенку. Зборная Расіі ўжо ведае свой каляндар. Першы матч нашы ўсходнія суседзі правядуць 10 верасня супраць каманды Уэльса на сваім полі.

ТРЭНЕРСКАЯ МІГРАЦЫЯ

У футбольнае міжсезонне змяняецца прапіска не толькі шэрагу ігракоў, але і трэнераў. Галоўны настаўнік гродзенскага «Нёмана» Людас Румбуціс стаў спартыўным дырэктарам сталічнага МТЗ-РІПА. Яго ж пасаду заняў Вячаслаў Акшаеў. Ждановіцкую «Дарыду» ўзначаліў Вадзім Бразоўскі.

ПЕРАМОЖНЫ ДЭБЮТ

Беларускі паўабаронца Антон Пуціла дэбютаваў у складзе нямецкага «Гамбурга». Нямецкая каманда правяла на зборы ў ААЭ таварыскую гульню з бразільскім «Васка да Гама» і перамагла — 2:1. Пуціла выйшаў на замену галандцу Рафаэлю ван дэр Ваарту на 78-й хвіліне.

А футбаліст брэсцкага «Дынама» Віктар Сокал працягне сваю кар'еру ў Швецыі. 26-гадовы паўабаронца будзе выступаць за «Энчэпінг» (Д 2), з якім заключыў кантракт на год.

БЕЛЫЯ ПАЧЫНАЮЦЬ І ВЫЙГРАЮЦЬ?

На 74-м чэмпіянаце Беларусі па шахматах сярод мужчын у вышэйшай лізе ўпершыню ў гісторыі ўдзельнічаюць 7 міжнародных гросмайстраў. Турнір значна памаладзеў: сярэдні ўзрост ігракоў 27 гадоў. Прызавы фонд першынства складае 4 мільёны рублёў. Спаборніцтвы завершацца 22 студзеня.

РЭВАНШ ЗА АДКУСАНАЕ ВУХА?

Амерыканскі 42-гадовы баксёр-цяжкавагавік Майк Тайсан аб'явіў, што сёлета вернецца на прафесійны рынг. Апошні яго бой адбыўся 11 чэрвеня 2005 года супраць Кевіна Макбрайда, а аднавіць сваю кар'еру легендарны спартсмен збіраецца сустрэчай-рэваншам са... шматразовым чэмпіёнам свету 46-гадовым Эвандэрам Холіфілдам. Іх мінулы паядынак (28 чэрвеня 1997 года ў Лас-Вегасе) быў адным з самых скандальных у гісторыі бокса, бо скончыўся дыскваліфікацыяй Жалезнага Майка, які адкусіў частку вуха саперніка.

ПА ВОПРАТЦЫ СУСТРАКАЕМ

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

Мыш, але не шэрая

Дызайнеры раяць звярнуць увагу на касцюмы чорнага, белага ці шэрага колераў — класічны «мышыны» набор, хоць частка якога абавязкова прысутнічае ў гардэробе ў кожнага чалавека, так што вынаходзіць веласіпед не давядзецца. Чорны ўвогуле застаецца фаварытам на ўсе часы, бо хавае недахопы і падкрэслівае вартасці практычна любой фігуры, а пра класічную «маленькую чорную сукенку» сапраўдным лэдзі і нагадваць двойчы не трэба. Зрэшты, паколькі Мыш-2008 — усё-ткі жоўтая (земляная), дазваляецца таксама расквяціць касцюм жоўтым, залацістым і ўсімі адценнямі карычневага. Увогуле, катэгарычна забараняюцца толькі кідкія фарбы, усё астатняе можна — лімонны, гарчычны, сярэбраны, насычаны шакаладны, легкадумны аранжавы... Нават калі вы больш утульна адчуваеце сябе ў вобразе «шэрай мышы», не адмаўляйцеся ад актуальнага чырвонага або жоўтага аздаблення элементаў касцюма. Дарэчы, убор не абавязкова павінен быць вячэрнім і нават строгім — мышы цалкам схільныя да бутафорскіх карнавальных пераапрананняў.

Маеце футравыя аксесуары — пальчаткі, шалік, сумачку? Выдатна. Даставайце і насіце з задавальненнем. Увогуле, кавалачкі мяккага футра «натуральных» колераў могуць прысутнічаць дзе толькі захочаце — ад прычоскі да абутку. Дарэчы, пра прычоску — фарбаваць валасы лепш у пшанічны колер і яго вытворныя, гэта самы прыемны для гаспадара года знак. Манікюр пажадана мець не «драпежны» — пазногці лепш зрабіць кароткімі, але бліскучымі. Што тычыцца макіяжу — лепш за ўсё, каб ззялі вочы і свяціліся дагледжанасцю валасы, а на што зрабіць акцэнт, вам лепш ведаць...

Ніякіх пастак

Да ўсяго гэтага багацця варта прыкласці ўпрыгожанні, у якіх прынцыпова толькі адно: натуральнасць. Камень, метал, дрэва, нават папера — падыходзіць усё, што нагадае мышы/пацуку дамашнюю ўтульнасць. Пажаданая прысутнасць у аксесуарах або элементах афармлення сімвала года. Белы метал больш нагадвае пасткі і мышалоўкі, так што перавагу варта аддаць жоўтаму — і не масіўным, груваскім рэчам, а абавязкова лёгкім, нават ажурным.

Гэта ж тычыцца і інтэр'еру, у якім вы збіраецеся сустракаць Новы год. Усякія папяровыя ліхтарыкі, гліняныя і драўляныя статуэткі, саламяныя пляцёнкі, жывыя кветкі і посуд з дрэва або гліны — вось што будзе дарэчы. Ёлцы зрабіце «вопратку» ў чырвоных, жоўтых і залацістых адценнях, упрыгожце дом залатымі гірляндамі і дожджыкам, тамсям можаце раскідаць жоўтыя і белыя манеткі — пацукі, канешне, не сарокі, але ўсё, што блішчыць, ззяе і пераліваецца, ім таксама даспадобы.

Што тычыцца парфумы, не забывайцеся — нюх у грызуноў даволі тонкі, таму не варта «біць» па ім рэзкімі пахамі, лепш выбраць што-небудзь мяккае, спакойнае, прыемнае (гэта парада аднолькава тычыцца мужчын і жанчын). Магчыма выкарыстоўваць кветкавыя пахі з мядовымі ноткамі, аднак найлепшы выбар — усходнія матывы, салодкія, экзатычныя і вельмі модныя ў гэтым сезоне.

Самыя арыгінальныя могуць паспрабаваць ператварыцца ў камп'ютарную мышку і зрабіць з падручных сродкаў адпаведны карнавальны касцюм — праўда, ёсць небяспека, што на ўсю ноч вас прымусяць легчы на дыванок і не вылузвацца, але тут ужо да касцюма павінна прыкладацца багацце фантазіі і добрая кампанія. Кампанія, між іншым — адзін з вельмі важных складнікаў свята, бо пацукі — жывёлы камунікабельныя і энергічныя, у адзіноце ім сумна. І лавіце святочны настрой, пахкі, як ёлачныя хваінкі, цёплы, як усмешкі сяброў, бурлівы, як адкаркаванае шампанскае, і бясконца смачны, як свежы сыр-р!

Ліна МАЛІНІНА.

СКАНВОРД + СУДОКУ

Склаў Яўген ЛЯХАЎ.


Ансамбль з трох вакалістаў
Заключная частка мастацкага твора
Аўстрыйскі аўтамабільны канструктар
Самы павольны тэмп у музыцы
Сузор'е Паўднёвага паўшар'я
Адрыўная частка дакумента
Вадзіцель такога аўтамабіля
Персанаж рускага фальклору
Горад у ФРГ, на рацэ Мозэль
Афрыканская антылопа
Капіравальны апарат
Службовая кантора, канцылярыя
Вымерлы паўзун, земнаводнае
Горад у Чэхіі
Паўднёвая ядавітая змяя
Цэнтр «бадэнскай школы» ў філасофіі
Страхавое пасведчанне
Трагедыя Сафокла
Вечназялёная пакаёвая расліна
Адміністрацыйны цэнтр Хакасіі
Жывёліна; т.зв. вадасвінка
Кароценькія панчошкі
Горад-спадарожнік Магадана
Заразная хвароба коней
Спосаб паветранага бою
Расліна; т.зв. мядзведжая лапа
Насычаны саляны раствор
Рыштунак у гарадках
Удасканалены лук
Малая планета № 1566
Лічыльны прыбор у Стар. Грэцыі
Адміністрацыйны цэнтр Адыгеі
Чарадзей, чараўнік
Пакаранне
Трыбуна для форума ў Стар. Рыме
Паўночны белы журавель
Нешта значнае, адметнае, знакавае
Горад-порт у Алжыры
Горад у вусці ракі Луара
STOP
Асаблівы ўчастак вуліцы, дарогі
«Вяселле, хрэсьбіны, калыска» (аўтар трылогіі)
Лірычны нарыс, апавяданне

7				9				
		4	5	6		8		2
					4		9	
2						6		
8			9	2	1			7
		7						3
	3		6					
1		8		5	9	3		
				1				5

СУДОКУ. У квадраце з 9 на 9 клетак трэба размясціць лічбы ад 1 да 9 уключна такім чынам, каб у кожным гарызантальным радку, кожным вертыкальным слупку, а таксама ў кожным малым квадраціку 3 на 3 клеткі, абмежаваным тлустай лініяй, кожная лічба сустракалася толькі адзін раз, без паўтораў.

Час ад часу рашальнікі задаюць пытанне: "А з чаго пачынаць рашэнне?". Па-рознаму трэба гэта рабіць. Хто пачынае з лічбы ў вуглавой клетцы, хто з групы лічбаў у нейкім месцы табліцы, хто бярэ за аснову нейкі радок ці слупок. Кожны рашальнік гэта робіць па-свойму.

Спрэчныя нататкі

ПАГАВАРЫ СА МНОЮ, ВАРАЖБІТКА

Часта па тэлевізары гледачам прапануюць узяць удзел у розыгрышы нейкіх каштоўных рэчаў ці буйнай сумы грошай, але каб стаць удзельнікам, неабходна адказаць па тэлефоне на вельмі простае пытанне, напрыклад: «Якога колеру снег: чорнага ці белага?» Як толькі чалавек пазваніў, то аказваўся абдураным. За адну хвіліну бяруць пэўныя грошы. Але такія розыгрышы даволі прымітыўныя і разлічаны на наіўных, а вось апошнім часам з'явіліся факты, якія можна ўспрымаць як ашуканства.

У газетах і часопісах можна прачытаць аб'яву: «Размова з сапраўднай варажбіткай», указаны нумар тэлефона і кошт адной хвіліны размовы — 1600 рублёў. А ў самым нізе нумар пасведчання і калі яно было выдадзена. Менавіта пасведчанне індывідуальнага прадпрымальніка найбольш і зацікавіла, бо захацелася даведацца: пад якую дзейнасць у нас падпадаюць варажбіткі?

У раённай газеце мне паказалі пасведчанне, выдадзенае Горацкім райвыканкамам на імя грамадзянкі Л. У аддзеле рэкламы яно аказалася па той прычыне, што без копіі пасведчання газета не надрукуе аб'яву. Вось Л. факсам і перакінула копію ў Баранавічы. На пасведчанні замест фатаграфіі чорная пляма, хоць на іншых пасведчаннях у рэдакцыі здымкі відаць. Відавочна, нават факс не можа перадаць твар варажбіткі (чорная магія?).

У пасведчанні, выдадзеным Л., пералічана некалькі дзесяткаў відаў дзейнасці, якімі можа займацца прадпрымальніца, але варажба ні пад адзін від не падпадала. Калі ўказана, што чалавек можа рамантаваць абутак, то тут усё зразумела, а вось аб прадказанні лёсу — ні слова.

Давялося патэлефанаваць у Горацкі райвыканкам. У аддзеле эканомікі растлумачылі, што варажбу, прадказанні, астралогію... можна аднесці да раздзела 93050 — прадстаўленне іншых індывідуальных паслуг і дзейнасці ў галіне сувязі. Дарэчы, гэты пункт самы апошні ў спісе. І, як думаецца, пад яго можна падвесці любое шарлатанства — аб'явіць сябе доктарам белай магіі, сусветна вядомым чарадзеем ці прадстаўніком іншапланецян на Зямлі. Але тым не меней усё быццам бы законна. І галоўнае, што ніхто пры выдачы дазволу на прадпрымальніцтва не спытае ў чалавека, ці мае ён хоць спецыяльную адукацыю, бо ў нашым выпадку прысутнічае фактар уздзеяння на псіхіку чалавека, а гэта патрабуе асцярожнасці.

І яшчэ: а што гэта за варажба па тэлефоне? Каб праясніць сітуацыю, папрасіў жонку патэлефанаваць па ўказаных тэлефонах, бо жанчына не выкліча падазрэння — мужчыны не варожаць.

Па тэлефоне, які быў указаны ў аб'яве для даведак, адбылася наступная размова.

— Скажыце, а як можна варажыць без прамога кантакту з чалавекам, па картах ці яшчэ неяк?

— А чаму без кантакту, вы звоніце і ўжо кантакт ёсць. І варожым на картах, толькі на картах, — адказала маладым голасам жанчына.

— А вы прафесіяналка ў гэтай справе ці ў вас ад бабуль і дзядуляў — ад радні ўсё гэта?

— У нас працуе чатыры чалавекі і гэта іх асабістая практыка...

— Зарэгістраваны індывідуальны прадпрымальнік сёння не можа мець работнікаў па найму...

— У вас мінулая, старая рэклама і ўжо мы перавяліся на ТДА... усё як належыць.

Дарэчы, аб'явы надрукаваныя ў студзені 2008 года.

З размовы відаць, што справа пастаўлена з размахам і ўжо не адна варажбітка, а цэлых чатыры працуюць з тымі, хто хоча паваражыць па тэлефоне.

А затым быў набраны нумар платнага тэлефона. Задача варажбіткі — як мага больш трымаць кліента на провадзе, каб набегла максімальна хвілін, а я не мог сабе гэтага дазволіць і таму размова працягвалася дзве хвіліны. Праўда, давялося выслухаць яшчэ і магнітафонны ўступ, там таксама ведаюць цану хвілінам — іх хлеб.

— Скажыце, а як у вас можна паваражыць?

— Будзем варажыць і я буду глядзець на вас, — упэўнена заявіла маладзіца.

— А якім чынам мы гэта зробім, бо калі прыходзіш да варажбіткі, то бачыш: па руцэ ці картах яна варожыць, а вы як?

— Мы таксама па картах, але па тэлефоне...

Далей размова губляла сэнс, бо магла цягнуцца бясконца і выліцца ў дзесяткі тысяч рублёў.

Адным словам, варажбітка знаходзіцца за чатырыста кіламетраў і бачыць свайго кліента, які размаўляе з ёй па тэлефоне.

А як раней варажылі? Раскладвалі карты, якія неабходна было выцягваць, тасаваць і перакладваць. Вось гэтая дама пік, а гэтая чырва, валет лёг сюды, а кароль туды... быў працэс, які заварожваў, трымаў чалавека ў напружаным стане.

А тут мы не ведаем, ці раскладвае варажбітка карты ўвогуле. Хутчэй, не, бо няма ў гэтым сэнсу — звычайная тэлефонная балбатня, разлічаная на прастакоў і людзей, у якіх здарылася бяда. У горы чалавек не ведае, куды кінуцца і дзе шукаць дапамогі.

Калі б раздзел 93050 быў прапісаны дакладна, то «іншыя індывідуальныя паслугі» з абстрактных сталі б канкрэтнымі і ад гэтага выйграла б большасць.

Сымон СВІСТУНОВІЧ.

ПРАВЕРЦЕ, КАЛІ ЛАСКА, АДКАЗЫ

Сканворд (5 студзеня). **Па гарызанталі:** Белахвосцік. Гарбук. Скальп. Капуста. Адаха. Рэмез. Марс. Нітка. Карат. Рада. Класік. Інжэню. Кран. Кат. Еўропа. Страва. Акоп. Трап. Марак. Анкара. Хата. Лікёр. Акр. Драга. Шкала. Яроменка. **Па вертыкалі:** Янкоўскі. Ева. Панда. Крама. Строкат. Суткі. Апора. Густ. Канапа. Кара. Кладка. Саржа. Ікра. Лама. Краля. Іпуць. Гар. Паз. Ксі. Спаржа. Нут. Камар. Рык. Харанэка. Нарад. Навар. Станюта. Антэна.

Інфарм-укол

Аматарам беспарадку прысвячаецца...

Звычка да хранічнага беспарадку нярэдка ўзнікае ў дзяцінстве. Неахайнікі адмаўляюцца падпарадкоўвацца традыцыйным уяўленням аб парадку і чысціні, яны лічаць іх неабавязковымі ўмоўнасцямі, якія нагадваюць пра той час, калі ім пастаянна гаварылі «прыбяры ў пакоі». У той жа час беспарадак — лёгкі і зручны спосаб пазбягаць дарослай адказнасці за сваё жыццё, мяркуюць псіхолагі.

Такі стыль паводзінаў — гэта і бессвядомая спроба прыцягнуць увагу да сябе. Не вельмі ўпэўненыя ў сабе людзі адчуваюць спачуванне і падтрымку, якіх ім не стае ў жыцці і якія яны атрымліваюць, калі ім дапамагаюць.

Часам чалавек, які стварае вакол сябе беспарадак, быццам імкнецца памножыць доказы свайго існавання — так праяўляецца яго патрэба вызваліцца ад пачуцця бездапаможнасці. Калі чалавек жыве ў сям'і, то навязванне свайго беспарадку блізкім таксама з'яўляецца спосабам «памеціць» сваю тэрыторыю. Можна расцэньваць гэта і як бессвядомую адмову ад неабходнасці саступіць нейкае месца іншаму.

Знаходжанне ў хаосе можа сведчыць і аб прыступах трывогі і дэпрэсіі. У гэтым выпадку навесці парадак дома, выкінуць непатрэбныя рэчы азначае навесці парадак унутры сябе: вызваліць прастор і энергію для больш шчаслівага жыцця тут і цяпер.

Вядучая рубрыкі Святлана БАРЫСЕНКА.

СЁННЯ

Сонца

	Усход	Захад	Даўжыня дня
Мінск —	8.23	16.12	7.49
Віцебск —	8.19	15.56	7.37
Магілёў —	8.13	16.02	7.49
Гомель —	8.02	16.07	8.05
Гродна —	8.37	16.29	7.52
Брэст —	8.30	16.37	8.07

Месяц

Маладзік.

Месяц у сузор'і Рыб.

Імяніны

Пр. *Марыі, Давіда, Іосіфа, Макара, Якава;*

К. *Таццяны, Чаславы, Аркадзя, Банядзікта, Бярнарда, Часлава.*

НАДВОР'Е на заўтра



...у суседзяў

ВАРШАВА +6..+8°С

КІЕЎ 0..+2°С

РЫГА +4..+6°С

ВІЛЬНЮС +1..+3°С

МАСКВА -3..-1°С

С.-ПЕЦЯРБУРГ 0..+2°С

Дзве даты

12 студзеня

1323 год — 685 гадоў таму, у час княжання Гедыміна, горад Вільня (Крывіч-Горад, Крывы Горад) аб'яўлены новай сталіцай Вялікага княства Літоўскага (упершыню аб гэтым узгадваецца ў мірным дагаворы ВКЛ з Лівонскім ордэнам, падпісаным у тым годзе ў Рызе). У 1387 годзе Вільня атрымала магдэбургскае права.

68 год — 1940 гадоў таму створана адна з кніг Новага запавету «Апакаліпсіс». Яе напісаў Іаан Багаслоў. У кнізе прадказваецца будучы лёс свету і чалавецтва. Галоўная ідэя «Апакаліпсіса» — чаканне страшнага Боскага суда, калі на грэшнае чалавецтва абрынуцца сусветныя катастрофы. Праз увесь тэкст кнігі праходзіць сакральная лічба «7»: 7 цэркваў, 7 анёлаў, якія выліваюць 7 кубкаў Боскага гневу. Пасля чарнобыльскай катастрофы многія сталі звязваць «трубныя гукі» трэцяга анёла, які апавяшчае аб падзенні на Зямлю вялікай зоркі пад назвай «палын» (усходнеслав. «чарнобыль»), з біблейскім прадказаннем гэтай самай страшнай у гісторыі чалавецтва катастрофы

Цытата дня

«Характар чалавека нельга пазнаць больш дакладна, чым па тым жарце, на які ён крыўдзіцца».

Георг Ліхтэнберг (1742—1799), нямецкі пісьменнік-сатырык.

Усміхнёмся!

Маленькая дзяўчынка пасля трох дзён у першым класе заяўляе бацькам, што больш у школу не пойдзе.

— Але чаму?

— А мне там зусім няма чаго рабіць. Чытаць-пісаць я ўмею, а размаўляць яны мне забараняюць.

☺

— Што вы слухалі ўчора ў оперы?

— Вой, шмат чаго цікавага. Бельчанку перасунулі ў міністэрства, Юлька Палякова пастрыглася, а Сашка Струве чацвёрты раз ажаніўся.

☺

Мадэльны дом Версачэ падарыў дзіцячаму садку горада Ахцюбінска адзенне на суму 200 тысяч долараў. Гэтую кофтачку да гэтай пары носіць выхавальніца 3-й групы Наталля Уладзіміраўна.

CARICATURA.RU

ХАТНЯЯ ЭНЦЫКЛАПЕДЫЯ

ВАЗЬМІЦЕ НА ЗАМЕТКУ

Арэхі прэтэндуюць на ролю лідара

Урачы-дыетолагі склалі рэйтынг самых карысных для здароўя прадуктаў. Адно з першых месцаў у ім занялі арэхі. У іх многа добрых якасцяў: гэта — лёгказасваяльны раслінны бялок, вітамін Е, вітаміны групы В, жалеза, магній, марганец, медзь, кальцый, фосфар, тлушчы, раслінная клятчатка. Чалавек, які ўсяго 2 разы на тыдзень лускае арэшкі, паніжае рызыку захворванняў сэрца амаль на 50 працэнтаў. Арэхі цалкам захоўваюць пажыўныя ўласцівасці на працягу некалькіх гадоў, у адрозненне ад многіх іншых прадуктаў.

СЕЗОННЫЯ КЛОПАТЫ

Вучыцеся хадзіць у галалёдзіцу

«Паслізнуўся, упаў, апрытомнеў... гіпс!» Каб з вамі не здарылася падобнага, вучыцеся... правільна хадзіць у галалёдзіцу.

- Па-першае, насіце абутак з устойлівымі абцасамі, шырокімі мыскамі, тоўстай рыфленай падэшвай (чым яна большая, тым менш давядзецца слізгацець).
- Па-другое, выходзьце з дому на некалькі хвілін раней, чым звычайна. Справа ў тым, што ў халодную пару года мы рухаемся намнога павольней, чым у цёплую. Калі вы спяшаецеся, рызыка атрымаць траўму павялічваецца.
- Па-трэцяе, пры хадзе не трымайце рукі ў кішэнях — ім патрэбна свабода рухаў, каб хуткім узмахам дапамагчы аднавіць страчаную на слізкай дарозе раўнавагу.

ЖАНОЧЫЯ ХІТРАСЦІ

Мяккія і пяшчотныя, як шоўк

Рукі ўвосень патрабуюць асаблівай увагі, таму з надыходам халадоў варта часцей іх «песціць» пажыўнымі маскамі.

Вельмі эфектыўная **яечная маска**: уватрыце ў скуру на ноч сумесь з аднаго жаўтка, сталовай лыжкі мёду, чайнай лыжкі аўсянай мукі і надзеньце баваўняныя пальчаткі.

Мядовая маска змякчае рукі, робіць скуру больш пяшчотнай. Змяшайце 15 г мёду, 25 г міндальнага масла, яечны жаўток і некалькі кропель лімоннага соку. Нанясіце сумесь на рукі і таксама надзеньце баваўняныя пальчаткі.

Бульбяная маска разгладзіць і змякчыць скуру рук. Зварыце пару бульбін і растаўчыце іх з малаком. Напаўвадкую масу нанясіце на рукі на 2—3 гадзіны. Карысна таксама абмазаць рукі **цёплым алеем** і надзець баваўняныя пальчаткі. Можна іншы раз зрабіць і **хлебную маску**. Размачыце ў цёплым малацэ белы хлеб і нанясіце атрыманую масу на рукі. Змыйце праз 15—20 хвілін.

-2469-

МЕНЮ ЗДАРОЎЯ

Папаўняйце запас вітамінаў

Медыкі сцвярджаюць, што нават улетку ў многіх людзей назіраецца дэфіцыт вітамінаў. Што ўжо казаць пра зіму! Як выправіць сітуацыю хутка і без лішніх выдаткаў?

ЭХ, БУЛЬБАЧКА...

Мы любім бульбу, і зусім не дарэмна. Яна здаўна знаходзіцца ў спісе лекавых сродкаў. У прыватнасці, у ёй вельмі многа калію, які ўмацоўвае сардэчную мышцу. А таксама кальцыю і магнію, якія нармалізуюць павялічаны крывяны ціск.

Добра зарэкамендаваў сябе і свежы бульбяны сок. Яго трэба піць пры гастрытах з павышанай кіслотнасцю, запорах і язве страўніка.

А калі апошнім часам вы сталі заўважаць, што ў вас часта псуецца настрой (зімой, здараецца, нападае так званая сезонная дэпрэсія), паспрабуйце замест заспакаяльных таблетак зноў жа бульбу. У ёй многа вітаміну B_6, а іменна яго недахоп можа стаць прычынай суму і тугі. Дыетолагі раяць уключаць бульбу ў рацыён яшчэ і таму, што ў ёй змяшчаюцца «правільныя» вугляводы. Яны падзараджаюць энергіяй на некалькі гадзін і робяць нас бадзёрымі і актыўнымі.

МОРКВА — КАРАЛЕВА ГАРОДНІНЫ

У моркве больш, чым у іншай агародніне караціну — рэчыва, якое ў арганізме чалавека ператвараецца ў вітамін А. Плюс вітаміны С, B_1, B_2, B_6, БРР, Е, К і мінеральныя рэчывы: солі калію, натрыю, кальцыю, фосфару, магнію, ёду, жалеза, неабходныя для пабудовы касцей і іншых тканак.

Маркоўным сокам лечаць хваробы сэрца, пячонкі, кашаль і жаўтуху. Ім палошчуць рот пры стаматытах. Дапамагае морква пры абмаражэннях, апёках, язвах.

Калі вы збіраецеся пры дапамозе морквы аднавіць дэфіцыт вітамінаў, ешце яе ў сырым выглядзе са смятанай (каб паболей засвоілася караціну) ці варыце і падавайце з маслам: у працэсе гатавання колькасць антыаксідантаў значна павялічваецца.

ЛЕКАР У ШАЛУПІННІ



Немагчыма ўявіць сучасную кулінарыю без цыбулі. Яе і ў суп дадаюць, і ў другія стравы, і нават пірагі пякуць. І вельмі правільна робяць, бо цыбуля — каштоўны прадукт, здольны канкураваць з «хімічнымі» полівітамінамі. У цыбулі ёсць бялкі, вугляводы, вітаміны — С, B_1, B_2, B_6, Е, РР; мінеральныя солі калію, фосфару, жалеза, ёду; бактэрыцыдныя рэчывы; клятчатка. Прымаючы «кашку» з цыбулі і мёду, вы хутка пазбавіцеся ад прастуды. Прыгатаваўшы мужу цыбульны суп ці пірог, вы палепшыце яго патэнцыю. А калі вас палохае непрыемны пах — не праблема. Ад яго пазбавіцца проста — дастаткова з'есці адзін-два грэцкія арэхі.

КАРЫСНЫЯ ТЛУШЧЫ

Урачы даказалі, што людзі, якія жывуць у міжземнаморскіх краінах, менш схільныя да сардэчна-сасудзістых захворванняў. Медыкі тлумачаць гэта тым, што італьянцы, іспанцы і інш. паўднёвыя народы ўжываюць многа морапрадуктаў і алею — сланечнікавага і аліўкавага. Алеі ўмацоўваюць сценкі сасудаў, тым самым змагаюцца з атэрасклерозам, інфарктам міякарда і іншымі захворваннямі сардэчна-сасудзістай сістэмы. Акрамя таго, яны змяшчаюць вітаміны А, Д, К. Многа ў іх і вітаміну Е, які стымулюе мышачную дзейнасць і функцыю палавых залозаў, а таксама дапамагае запаволіць працэс старэння.

-2470-

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

Вадалеі не павінны адступаць перад цяжкасцямі, а Рыбам не варта рызыкаваць

♉ **АВЕН.** Не варта пачынаць нічога новага. Панядзелак, аўторак і сераду лепш прысвяціць завяршэнню незакончаных спраў і падвядзенню вынікаў. Самы час разабрацца з даўгамі, урэгуляваць адносіны з партнёрамі. Пастарайцеся стрымліваць раздражненне, якое можа ўзнікнуць у дачыненні да калег. Магчымыя праблемы і непаразуменні ў сям'і. Пастарайцеся паглядзець на сітуацыю вачамі блізкага чалавека.

♊ **ЦЯЛЕЦ.** З'явіцца шанц прасоўвання па кар'ернай лесвіцы. Лепш за ўсё будуць вырашацца паўсядзённыя пытанні. Нягледзячы на прагу дзейнасці, пастарайцеся ўтаймаваць сваё імкненне, бо ў другой палове тыдня ўзрастае верагоднасць памылак і самападману. З-за гэтага рызыкуеце падарваць свой прэстыж. Серада — дзень рашучых дзеянняў. У суботу магчыма павышаная ранімасць: сацыяльныя кантакты непажаданыя, бо могуць прывесці да адмоўных эмацыянальных рэакцый.

♈ **БЛІЗНЯТЫ.** Лавіце імгненне ўдачы і пастарайцеся яго ўтрымаць. Працуйце на свой поспех. У вашай кар'еры зараз наступіў вельмі адказны перыяд. Прафесійныя справы патрабуюць дакладнай прапрацоўкі і планавання. Абапірайцеся толькі на факты, ды і тыя варта пераправяраць, — вялікая верагоднасць нарабіць памылак зыходзячы з недакладнай інфармацыі. У сераду пастарайцеся кантраляваць эмоцыі: не даводзьце спрэчкі і несупадзенні ў поглядах да канфліктнай сітуацыі.

♋ **РАК.** У панядзелак можаце атрымаць доўгачаканую вестку здалёк. Пастарайцеся не паддавацца на спакушэнне авантурыстаў. На пачатку тыдня паспяховыя праекты, якія звязаны з мастацтвам і медыцынай. У чацвер будзе лёгка выправіць усе непаразуменні. Не адкладвайце ў доўгую скрыню — разбярыцеся з сямейнымі і працоўнымі праблемамі. У пятніцу заканчвайце справы, якія яшчэ не завершаны, аддавайце даўгі, выконвайце абяцанні, інакш яны могуць у самы непадыходзячы час напомніць пра сябе.

♌ **ЛЕЎ.** Прыемныя падзеі выклічуць натхненне. Тыдзень напружаны, але вы рэальна ўбачыце вынікі сваёй працы. Давядзецца раздзяліць дзелавыя і асабістыя адносіны. У аўторак можаце трапіць у самую гушчу падзей. Будзьце з людзьмі шчырымі, карэктнымі і ўважлівымі — тады задуманае ажыццявіцца. У чацвер неасцярожнае слова можа стаць прычынай спрэчкі: старайцеся больш дзейнічаць, чым гаварыць.

♍ **ДЗЕВА.** Пастарайцеся разгадаць некалькі загадак, якія вам падрыхтуе лёс, — і не пашкадуеце аб часе, які затрацілі. Выбірайце аб'ём работы суразмерна сілам, не адмаўляйцеся ад дапамогі сяброў. Калі ў аўторак штосьці не паспееце — усё можна перанесці на наступны дзень. Магчыма не зусім прыемная размова з начальнікам, якая закончыцца канкрэтным рашэннем. Адсоўвайце трывожныя думкі — зоркі не пакінуць вас без заступніцтва. У пятніцу і суботу не прайдзіце міма важнай інфармацыі, таму што менавіта яна можа прадказаць цудоўную ідэю.

♎ **ШАЛІ.** Тыдзень поўны падзей, мітуслівы і непрадказальны. Пажадана адкласці сур'ёзныя справы на некаторы час. Лепш займіцеся творчасцю і вырашэннем асабістых праблем. У аўторак разлічвайце на дапамогу сяброў, але пастарайцеся не ўвязвацца ў спрэчкі, якія могуць азмрочыць вам добры настрой. У сераду пажадана не расказваць пра сябе нічога лішняга, інакш гэта паслужыць нагодай для інтрыг і плётак. У канцы тыдня варта трымацца падалей ад вельмі спакуслівых праектаў: усё можа аказацца не зусім так, як вы разлічвалі.

♏ **СКАРПІЁН.** Давядзецца праявіць зайздросную сабранасць і настойлівасць — тады нават магчымыя перашкоды ў справах асабліва не паўплываюць на вынік. Будзе лёгка асвойваць новыя галіны ведаў, на ўсё хопіць цярпення і мэтанакіраванасці. Пастарайцеся знайсці хоць бы адзін дзень для таго, каб прыбрацца, а калі атрымаецца — і зрабіць невялічкі рамонт. У гэтым выпадку лёгка прывядзеце кватэру ў ідэальны парадак. Тыдзень спрыяльны для новых спраў, пошуку партнёраў і аднадумцаў.

♐ **СТРАЛЕЦ.** Вас чакаюць перспектыўныя сустрэчы. Зможаце атрымаць адабрэнне ўсіх сваіх пачынанняў з боку кіраўніцтва. Пастарайцеся быць больш сабранымі і акуратнымі, праяўляйце цярпенне ва ўсіх справах. Толькі тады навакольныя змогуць ацаніць вашы творчыя задумы і парывы. Уважліва пастаўцеся да нюансаў і дробязяў, якія будуць узнікаць на працягу ўсяго тыдня. Праявіце больш самастойнасці ў справах і свабоды ў творчасці.

♑ **КАЗЯРОГ.** Верагодныя нечаканыя змены ў той частцы вашага жыцця, якая мае дачыненне да пытанняў кар'еры. Ці будуць яны станоўчымі, залежыць толькі ад старраннасці. Перамога — у выпадку, калі прыслухаецеся да перасцярогі зорак, — дастанецца адносна хутка. Тады давядзецца асэнсаваць свой поспех і зразумець, што ж вы такога нарабілі, каб пры выпадку мець магчымасць паўтарыць.

♒ **ВАДАЛЕЙ.** Удасца знайсці нямала арыгінальных і нечаканых спосабаў выйсця з няпростых сітуацый. Не варта адступаць перад цяжкасцямі — насупраць, іх пераадольванне прынясе задавальненне. Дух адмаўлення і няўступлівасці можа авалодаць вамі ў сераду, падарваўшы ваш аўтарытэт у вачах навакольных. У чацвер імкненне рэалізаваць ідэі і ўкараніць якія-небудзь наваўвядзенні без папярэдняга ўзважвання і суадносінаў з рэальнасцю пагражае прывесці да разарэння. А вось выхадныя, наадварот, падораць выключна станоўчыя эмоцыі.

♓ **РЫБЫ.** Устрымайцеся ад рызыкоўных задумаў — можа не пашанцаваць. Старайцеся пазбягаць масавых мерапрыемстваў. Правядзіце тыдзень падалей ад натоўпу, бо сярод вялікай колькасці людзей можаце прыцягваць небяспечных суседзяў. У аўторак праца будзе плённай, чакаюцца цікавыя сустрэчы і прыемныя сюрпрызы. У пятніцу пастарайцеся адпачыць і аднавіць сілы. Канцэнтравацца ў гэты дзень варта толькі на самых важных і неадкладных справах. У выхадныя не забывайцеся, што блізкія людзі чакаюць ад вас цяпла.

БЕЛАРУСБАНК
1922-2007 85 ЛЕТ

УТВЕРЖДЕНО
Наблюдательный совет
Открытого акционерного
общества «Сберегательный
банк «Беларусбанк»
27 декабря 2007 года
протокол № 27

ЗАВЕРЯЮ
Начальник управления по
ценным бумагам Главного
управления Министерства
финансов РБ по г. Минску
_______В. Н. Омельянович
9 января 2008 года

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
об открытой продаже облигаций Открытого акционерного общества «Сберегательный банк «Беларусбанк» **тридцать восьмого выпуска**, обеспеченных правом требования по кредитам, выданным на строительство, реконструкцию или приобретение жилья под залог недвижимости

1. Наименование эмитента

на русском языке:

полное: Открытое акционерное общество «Сберегательный банк «Беларусбанк» (в дальнейшем именуемое «Банк»);

сокращенное: ОАО «Акционерный Сберегательный банк «Беларусбанк» (ОАО «АСБ Беларусбанк»);

на белорусском языке:

полное: Адкрытае акцыянернае таварыства «Ашчадны банк «Беларусбанк»;

сокращенное: ААТ «Акцыянерны Ашчадны банк «Беларусбанк» (ААТ «ААБ Беларусбанк»).

2. Банк зарегистрирован в Национальном банке Республики Беларусь 27.10.1995. Регистрационный номер 56.

3. Место нахождения эмитента, телефон, электронный адрес

Республика Беларусь, 220050, г. Минск, ул. Мясникова, 32.
Телефон (017) 218 84 08, телефон/факс (017) 222 26 26.
E-mail: info@belarusbank.by

4. Основные виды и срок деятельности эмитента

В соответствии с законодательством Республики Беларусь и на основании лицензии Национального банка Республики Беларусь Банк осуществляет следующие банковские операции:

- привлечение денежных средств физических и юридических лиц во вклады (депозиты);
- размещение привлеченных денежных средств от своего имени и за свой счет на условиях возвратности, платности и срочности;
- открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц;
- открытие и ведение счетов в драгоценных металлах;
- осуществление расчетного и кассового обслуживания физических и юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов;
- валютно-обменные операции;
- купля-продажа драгоценных металлов в случаях, предусмотренных законодательством Республики Беларусь;
- привлечение и размещение драгоценных металлов во вклады (депозиты);
- выдача банковских гарантий;
- доверительное управление денежными средствами по договору доверительного управления денежными средствами;
- инкассация наличных денежных средств, платежных инструкций, драгоценных металлов и иных ценностей;
- выпуск в обращение банковских пластиковых карточек;
- выдача ценных бумаг, подтверждающих привлечение денежных средств во вклады (депозиты) и размещение их на счета;
- финансирование под уступку денежного требования (факторинг);
- предоставление физическим и юридическим лицам специальных помещений или находящихся в них сейфов для банковского хранения документов и ценностей (денежных средств, ценных бумаг, драгоценных металлов и драгоценных камней и др.);
- перевозка наличных денежных средств, платежных инструкций, драгоценных металлов и драгоценных камней и иных ценностей между банками и небанковскими кредитно-финансовыми организациями, их обособленными и структурными подразделениями, а также доставка таких ценностей клиентам Банка и небанковских кредитно-финансовых организаций.

Помимо банковских операций Банк вправе осуществлять в соответствии с законодательством Республики Беларусь:

- поручительство за третьих лиц, предусматривающее исполнение обязательств в денежной форме;
- доверительное управление драгоценными металлами и (или) драгоценными камнями;
- операции (сделки) с драгоценными металлами и (или) драгоценными камнями;
- лизинговую деятельность;
- консультационные и информационные услуги;
- выпуск (эмиссию), продажу, покупку ценных бумаг и иные операции с ценными бумагами;
- продажу лотерейных билетов;
- иную деятельность, предусмотренную законодательством Республики Беларусь.

Банк может осуществлять отдельные виды деятельности, перечень которых определяется законодательными актами Республики Беларусь, только на основании специального разрешения (лицензии).

Банк вправе осуществлять производственную и (или) торговую деятельность для собственных нужд, а также в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Беларусь.

Банк осуществляет следующие виды деятельности в соответствии с Общегосударственным классификатором видов экономической деятельности Республики Беларусь:

- страховое посредничество (деятельность страхового агента);
- сдача внаем собственного недвижимого имущества.

Срок деятельности Банка не ограничен.

5. Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности Банка:

Показатели	2006 год	на 01.10.2007
Прибыль, млн. руб.	122 126,3	119 134,7
Рентабельность, %	10,1	11,4

6. Объем эмиссии, количество и вид облигаций

Объем эмиссии облигаций Банка тридцать восьмого выпуска (далее — облигации) — **50 000 000 000** (Пятьдесят миллиардов) белорусских рублей;

количество — **50 000** (Пятьдесят тысяч) облигаций. Серия «**БИ»**, номера «**000001—050000**»;

вид — неконвертируемые именные процентные облигации.

7. Условия обеспеченности облигационного займа

Облигации обеспечены правом требования по кредитам, выданным Банком физическим лицам на строительство, реконструкцию или приобретение жилья под залог недвижимости, включенными (включаемыми) в соответствующий сформированный реестр данных обязательств, ведение которого Банк осуществляет в порядке, определенном законодательством Республики Беларусь.

Основная сумма долга по включенным в реестр обязательствам по кредитам, выданным банком на строительство, реконструкцию или приобретение жилья под залог недвижимости, служащих обеспечением облигаций, по состоянию на 26 декабря 2007 года составляет 75 095 613 522 (Семьдесят пять миллиардов девяносто пять миллионов шестьсот тринадцать тысяч пятьсот двадцать два) белорусских рубля.

Банк ведет реестр обязательств по кредитным договорам, служащих обеспечением облигаций, и обеспечивает установленный в части второй подпункта 1.1. пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 28.08.2006 № 537 «О выпуске облигаций банками» норматив соответствия объема находящихся в обращении облигаций размеру основной суммы долга обязательств по кредитным договорам.

8. Номинальная стоимость облигаций

Номинальная стоимость облигаций – 1 000 000 (Один миллион) белорусских рублей.

9. Начальный срок открытой продажи облигаций

Начальный срок открытой продажи облигаций: **14.01.2008**

10. Место и время проведения открытой продажи облигаций

Открытая продажа облигаций осуществляется на внебиржевом рынке и/или в ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» в соответствии с законодательством Республики Беларусь **с 14.01.2008 по 14.07.2008** включительно, если больший срок не будет определен Правлением Банка. Срок открытой продажи может быть сокращен в случае полной реализации всего объема эмиссии облигаций.

Владельцами облигаций могут быть резиденты и нерезиденты Республики Беларусь в соответствии с законодательством Республики Беларусь — юридические лица и индивидуальные предприниматели.

Для приобретения облигаций юридические лица и индивидуальные предприниматели могут обращаться в филиалы-областные (Минское) управления, филиалы, центры банковских услуг и центральный аппарат Банка. Отделения Банка в продаже облигаций не участвуют.

В день начала открытой продажи облигации размещаются по цене, равной номинальной стоимости.

Начиная со второго дня открытой продажи, покупатель также уплачивает сумму накопленного купонного дохода (НКД) за текущий купонный период со дня начала текущего купонного периода по день фактической продажи, рассчитываемой по следующей формуле:

$$\text{НКД} = (K1*H*t1 + K2*H*t2 + \ldots. + Kn*H*tn)/(365(366)*100)$$

где:

НКД – накопленный купонный доход;

t1, t2, tn – количество дней соответствующей части текущего купонного периода, в пределах которой действующая ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь была неизменной. При этом сумма t1 + t2 + ……+ tn должна быть равна количеству дней текущего купонного периода, истекших со дня начала текущего купонного периода;

K1, K2, Kn – процентная ставка по купону (процентов годовых) за соответствующую часть периода начисления купонного дохода, в пределах которой действующая ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь была неизменной, равная действующей ставке рефинансирования Национального банка Республики Беларусь плюс **1,25** (Один целый двадцать пять сотых) процентного пункта;

Н – номинальная стоимость облигации.

Расчет суммы накопленного купонного дохода по облигациям осуществляется исходя из фактического количества дней в году (365 или 366), проценты начисляются за каждый календарный день года.

Расчет накопленного купонного дохода производится по каждой облигации с округлением в соответствии с Правилами начисления процентов в банках Республики Беларусь, утвержденными постановлением Совета директоров Национального банка Республики Беларусь 29.12.2000 № 31.3г.

14. Порядок оплаты облигаций

Юридические лица и индивидуальные предприниматели, изъявившие желание приобрести облигации на внебиржевом рынке, обязаны перечислить Банку денежные средства в безналичном порядке в соответствии с договором открытой продажи облигаций.

Расчеты при открытой продаже облигаций на биржевом рынке проводятся в соответствии с регламентом расчетов в ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа».

15. Срок обращения облигаций

Срок обращения облигаций – **с 14.01.2008 по 03.01.2010** (с учетом п. 18 настоящей Краткой информации).

16. Условия и размер выплаты дохода по облигациям и порядок его определения

Выплата дохода по облигациям производится владельцам облигаций периодически (в соответствии с графиком выплаты купонного дохода) в виде купонного дохода на основании реестра владельцев облигаций путем перечисления в безналичном порядке суммы купонного дохода на счета владельцев облигаций в белорусских рублях, открытые в уполномоченных банках Республики Беларусь. Реестр владельцев облигаций формируется за 5 рабочих дней до дня выплаты купонного дохода за соответствующий купонный период.

В случае отсутствия в реестре владельцев облигаций данных о счетах владельцев облигаций в белорусских рублях, открытых в уполномоченных банках Республики Беларусь, а также в случае, если реестр содержит ошибочные банковские реквизиты, сумма, подлежащая выплате, выплачивается путем депонирования на счете Банка до непосредственного обращения владельца облигации. Проценты по депонированным суммам не начисляются и не выплачиваются.

График выплаты купонного дохода по облигациям

Номер купона (процентного периода)	Начало периода	Конец периода	Продолжительность периода, дней	Дата выплаты дохода
1	14.01.2008	31.03.2008	78	01.04.2008
2	01.04.2008	30.06.2008	91	01.07.2008
3	01.07.2008	30.09.2008	92	01.10.2008
4	01.10.2008	31.12.2008	92	01.01.2009
5	01.01.2009	31.03.2009	90	01.04.2009
6	01.04.2009	30.06.2009	91	01.07.2009
7	01.07.2009	30.09.2009	92	01.10.2009
8	01.10.2009	03.01.2010	95	04.01.2010

В случае если дата выплаты купонного дохода выпадает на нерабочий день, выплата купонного дохода осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем. Проценты на сумму купонного дохода по облигациям за указанные нерабочие дни не начисляются и не выплачиваются. Под нерабочим днем в настоящем Проспекте эмиссии считается нерабочий день центрального аппарата Банка.

Первый купонный доход по облигации начисляется со дня начала купонного периода, в котором было произведено первичное размещение данной облигации, по день его истечения включительно (в том числе, если указанный день истечения является нерабочим днем).

Второй и последующие купонные доходы (включая последний) по облигации начисляются со дня начала очередного купонного периода по день истечения данного купонного периода включительно (в том числе, если указанный день истечения является нерабочим днем). День окончания последнего купонного периода по облигациям – **03.01.2010.**

Расчет купонного дохода производится путем его начисления на номинал облигации за купонный период, определенный в соответствии с вышеуказанными правилами, по процентной ставке, равной действующей ставке рефинансирования Национального банка Республики Беларусь с учетом ее изменения **плюс 1,25** (Один целый двадцать пять сотых) процентного пункта.

Купонный доход рассчитывается по следующей формуле:

$$Д = (K1*H*t1 + K2*H*t2 + \ldots. + Kn*H*tn)/(365(366)*100)$$

где:

Д – купонный доход;

t1, t2, tn – количество дней соответствующей части купонного периода, в пределах которой действующая ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь была неизменной. При этом сумма t1 + t2 + ……+ tn должна быть равна количеству дней в соответствующем купонном периоде;

K1, K2, Kn – процентная ставка по купону (процентов годовых) за соответствующую часть периода начисления купонного дохода, в пределах которой действующая ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь была неизменной, равная действующей ставке рефинансирования Национального банка Республики Беларусь плюс 1,25 (Один целый двадцать пять сотых) процентного пункта;

Н – номинальная стоимость облигации.

Расчет суммы купонного дохода по облигациям осуществляется исходя из фактического количества дней в году (365 или 366), проценты начисляются за каждый календарный день года.

Расчет купонного дохода производится по каждой облигации с округлением в соответствии с Правилами начисления процентов в банках Республики Беларусь, утвержденными постановлением Совета директоров Национального банка Республики Беларусь 29.12.2000 № 31.3г.

Выплата части купонного дохода не производится.

17. Порядок выкупа облигаций в период их обращения

Банк обязуется осуществлять досрочный выкуп облигаций у любого их владельца одновременно с выплатой начисленного дохода за истекшие соответственно первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой и седьмой купонные периоды в следующие даты: **01.04.2008, 01.07.2008, 01.10.2008, 01.01.2009, 01.04.2009, 01.07.2009, 01.10.2009.** В случае если день досрочного выкупа выпадает на нерабочий день, досрочный выкуп осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем, по цене равной номинальной стоимости. Проценты на сумму досрочного выкупа за указанные нерабочие дни не начисляются и не выплачиваются.

Выкуп облигаций осуществляется по цене, равной номинальной стоимости облигации. Выкуп облигаций осуществляется Банком в соответствии с правилами Секции фондового рынка ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа».

Для осуществления досрочного выкупа владельцы облигаций – юридические лица и индивидуальные предприниматели должны подать в Банк заявление о намерении осуществить такую продажу, которое должно содержать:

- наименование владельца облигаций;
- наименование ценной бумаги;
- количество облигаций, предложенных к досрочному выкупу;
- наименование профессионального участника рынка ценных бумаг, который будет осуществлять продажу облигаций в ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа»;
- согласие с условиями досрочного выкупа, которые изложены в зарегистрированном Проспекте эмиссии облигаций;
- юридический адрес и контактные телефоны заявителя;
- подпись уполномоченного лица.

В случае если для осуществления досрочного выкупа владельцу облигаций необходимо принятие решения соответствующего органа, или получение согласования, или получение разрешения, владелец выкупаемых облигаций обязан заблаговременно принять (получить) данное решение (согласование, разрешение).

Заявление о досрочном выкупе должно быть представлено в Банк в следующие сроки:

Купонный период, после которого осуществляется досрочный выкуп	Дата досрочного выкупа	Срок предоставления заявления о досрочном выкупе
1	**01.04.2008**	не позднее 24.03.2008
2	**01.07.2008**	не позднее 23.06.2008
3	**01.10.2008**	не позднее 23.09.2008
4	**01.01.2009**	не позднее 24.12.2008
5	**01.04.2009**	не позднее 24.03.2009
6	**01.07.2009**	не позднее 23.06.2009
7	**01.10.2009**	не позднее 23.09.2009

Заявление передается в Банк по факсу (с последующим предоставлением оригинала не позднее трех дней до дня соответствующего досрочного выкупа), заказным письмом или непосредственно по адресу: Республика Беларусь, 220050, г. Минск, ул. Мясникова, 32, тел. 218-84-08, факс 222-26-26. Заявление, предоставленное после указанных дат, к исполнению не принимается.

Банк имеет право осуществлять:

- выкуп облигаций на биржевом рынке в иные сроки по цене, определяемой Банком;
- дальнейшую реализацию выкупленных облигаций;
- иные действия с выкупленными облигациями в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

В случае выкупа всего объема эмиссии облигаций, Банк может принять решение о его досрочном погашении.

18. Срок и порядок погашения облигаций

При погашении владельцам выплачивается номинальная стоимость облигаций, а также выплачивается доход за последний купонный период (иные неполученные купонные доходы – при их наличии).

Погашение облигаций производится **04.01.2010** на основании реестра владельцев облигаций путем перечисления в безналичном порядке причитающихся денежных средств на счета владельцев облигаций в белорусских рублях, открытые в уполномоченных банках Республики Беларусь. Реестр владельцев облигаций формируется **за 5 рабочих дней** до даты погашения облигаций.

В случае если день погашения выпадает на нерабочий день, погашение осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем, по цене равной номинальной стоимости. Проценты на сумму погашения за указанные нерабочие дни не начисляются и не выплачиваются.

В случае отсутствия в реестре владельцев облигаций данных о счетах владельцев облигаций в белорусских рублях, открытых в уполномоченных банках Республики Беларусь, а также в случае, если реестр содержит ошибочные банковские реквизиты, сумма, подлежащая выплате, выплачивается путем депонирования на счете Банка до непосредственного обращения владельца облигации. Проценты по депонированным суммам не начисляются и не выплачиваются.

При погашении (досрочном погашении) облигации выплата части номинала облигации и/или части купонного дохода не производится.

19. Условия отказа в продаже облигаций

В продаже облигаций может быть отказано в случаях, предусмотренных законодательством Республики Беларусь.

20. Условия и порядок возврата средств инвесторам при запрете продажи облигаций

В случае отказа от выпуска облигаций Банк в срок не позднее 30 дней с момента принятия решения об отказе от выпуска возвращает владельцам облигаций денежные средства, направленные на покупку облигаций, с уплатой процентов за пользование денежными средствами по процентной ставке, равной действующей ставке рефинансирования Национального банка Республики Беларусь **плюс 1,25** (Один целый двадцать пять сотых) процентного пункта.

21. Порядок обращения облигаций

Обращение облигаций осуществляется среди юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в установленном законодательством Республики Беларусь порядке через торговую систему ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа».

Обращение облигаций прекращается **за 5 рабочих дней** до дня выплаты купонного дохода за каждый купонный период в течение срока обращения облигаций, а также **за 5 рабочих дней** до дня их погашения.

22. Место и время ознакомления с Проспектом эмиссии облигаций

С более подробной информацией и Проспектом эмиссии облигаций можно ознакомиться в центральном аппарате Банка по адресу: г. Минск, ул. Мясникова, 32, а также в филиалах — областных (Минском) управлениях, филиалах, центрах банковских услуг Банка в течение рабочего времени.

Председатель Правления
Открытого акционерного общества
«Сберегательный банк «Беларусбанк» Н. А. ЕРМАКОВА

Главный бухгалтер
Открытого акционерного общества
«Сберегательный банк «Беларусбанк» И. П. ЛЫСОКОВСКАЯ

УТВЕРЖДЕНО
Наблюдательный совет
Открытого акционерного
общества «Сберегательный
банк «Беларусбанк»
27 декабря 2007 года
протокол № 27

ЗАВЕРЯЮ
Начальник управления по
ценным бумагам Главного
управления Министерства
финансов РБ по г. Минску
_______В. Н. Омельянович
9 января 2008 года

ИЗМЕНЕНИЯ В КРАТКУЮ ИНФОРМАЦИЮ
об открытой продаже облигаций Открытого акционерного общества «Сберегательный банк «Беларусбанк» **двадцать третьего** и **двадцать четвертого** выпусков, обеспеченных правом требования по кредитам, выданным на строительство, реконструкцию или приобретение жилья под залог имущества

Раздел «Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности Банка за отчетный год и квартал, предшествующий дате принятия решения о выпуске облигаций» изложить в следующей редакции:

Показатели	2006 год	на 01.10.2007
Прибыль, млн. руб.	122 126,3	119 134,7
Рентабельность, %	10,1	11,4

Председатель Правления
Открытого акционерного общества
«Сберегательный банк «Беларусбанк» Н. А. ЕРМАКОВА

Главный бухгалтер
Открытого акционерного общества
«Сберегательный банк «Беларусбанк» И. П. ЛЫСОКОВСКАЯ

УТВЕРЖДЕНО
Наблюдательный совет
Открытого акционерного
общества «Сберегательный
банк «Беларусбанк»
27 декабря 2007 года
протокол № 27

ЗАВЕРЯЮ
Начальник управления по
ценным бумагам Главного
управления Министерства
финансов РБ по г. Минску
_______В. Н. Омельянович
9 января 2008 года

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В КРАТКУЮ ИНФОРМАЦИЮ
об открытой продаже облигаций **двадцать восьмого, двадцать девятого** и **тридцатого выпусков** Открытого акционерного общества «Сберегательный банк «Беларусбанк»

1. В разделе «Наименование эмитента» изменить сокращенное наименование банка:

на белорусском языке — ААТ «Акцыянерны Ашчадны банк «Беларусбанк» (ААТ «ААБ Беларусбанк»);

на русском языке — ОАО «Акционерный Сберегательный банк «Беларусбанк» (ОАО «АСБ Беларусбанк»).

2. По всему тексту документа слова «АСБ «Беларусбанк»» заменить словами «ОАО «АСБ Беларусбанк»».

3. Раздел «Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности Банка за отчетный год и квартал, предшествующий дате принятия решения о выпуске облигаций» изложить в следующей редакции:

Показатели	2006 год	на 01.10.2007
Прибыль, млн. руб.	122 126,3	119 134,7
Рентабельность, %	10,1	11,4

4. Части первую и вторую раздела «Место и время проведения открытой продажи облигаций» изложить в следующей редакции:

«После опубликования краткой информации об открытой продаже облигаций Банка 28—30 выпусков (далее — облигации), заверенной в Управлении по ценным бумагам Главного управления по г. Минску Министерства финансов Республики Беларусь, фиксации обременения предмета залога, обеспечивающего исполнение обязательств по облигациям, и представления в регистрирующий орган копий документов, подтверждающих фиксацию обременения предмета залога, открытая продажа облигаций производится на внебиржевом рынке с 01.09.2007 по 31.08.2008, если больший срок не будет определен Правлением Банка. Срок открытой продажи может быть сокращен в случае полной реализации всего объема эмиссии облигаций.

Открытую продажу облигаций осуществляют филиалы, центры банковских услуг Банка, структурные подразделения Банка, его филиалов и центров банковских услуг, а также ОПЕРУ центрального аппарата Банка ежедневно в течение операционного дня соответствующего подразделения Банка.».

5. Раздел «Условия и размер выплаты дохода по облигациям и порядок его определения»:

5.1. Дополнить частью третьей следующего содержания:

«В случае если дата начала выплаты купонного дохода выпадает на нерабочий день соответствующего учреждения ОАО «АСБ Беларусбанк», выплата купонного дохода данным подразделением осуществляется в первый рабочий день, следующий за названным нерабочим днем. Проценты на сумму купонного дохода по облигации за указанные нерабочие дни не начисляются и не выплачиваются.».

5.2. Дополнить часть шестую, первое и второе предложения части седьмой следующими словами: «(в том числе, если указанный день истечения является нерабочим днем).».

5.3. В части двенадцатой:

- после слова «филиалами» дополнить словами «, центрами банковских услуг»;
- после слов «, его филиалов» дополнить словами «, центров банковских услуг».

6. В разделе «Место и время ознакомления с Проспектом эмиссии облигаций»

- после слов «в филиалах» дополнить словами «, центрах банковских услуг»;
- после слов «его филиалов» дополнить словами «, центров банковских услуг».

Председатель Правления
Открытого акционерного общества
«Сберегательный банк «Беларусбанк» Н. А. ЕРМАКОВА

Главный бухгалтер
Открытого акционерного общества
«Сберегательный банк «Беларусбанк» И. П. ЛЫСОКОВСКАЯ

http://www.belarusbank.by

Лицензия на осуществление банковской деятельности № 1 от 29.10.2007 г., выданная Национальным банком Республики Беларусь.

УНП 100325912.

ЗВЯЗДА
БЕЛАРУСКАЯ ГАЗЕТА
ЗАСНАВАЛЬНІКІ: Савет Рэспублікі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь,
Палата прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь,
Савет Міністраў Рэспублікі Беларусь
РЭГІСТРАЦЫЙНЫ НУМАР 1.

Галоўны рэдактар У. НАРКЕВІЧ. РЭДАКЦЫЙНАЯ КАЛЕГІЯ: І. БАРАНОЎСКІ, С. ГРЫБ, У. ЗДАНОВІЧ (намеснік галоўнага рэдактара), Н. КАРПЕНКА, Л. ЛАХМАНЕНКА, Т. ПАДАЛЯК, С. ПРОТАС (намеснік галоўнага рэдактара), С. РАСОЛЬКА, Л. РЫЖАНКОВА (першы намеснік галоўнага рэдактара), Л. СВІДРЫЦКАЯ, А. СЛАНЕЎСКІ (намеснік галоўнага рэдактара), В. ЦЕЛЯШУК, І. ШЧУЧЭНКА.
НАШ АДРАС: 220013 г. Мінск, вул. Б. Хмяльніцкага, 10-а.
ТЭЛЕФОНЫ: прыёмнай – 287 19 19 (тэл./факс); аддзелаў: пісьмаў — 287 18 64, падпіскі і распаўсюджвання — 287 18 51, юрыдычнага — 287 19 68, сакратарыята — 292 05 82, адказных за выпуск дадаткаў: «Чырвоная змена» — 292 44 12; «Мясцовае самакіраванне» — 292 21 03, уласных карэспандэнтаў: у Брэсце: 20 37 98, Віцебску: 24 31 92, Гродне: 43 25 29, Гомелі: 74 13 92, Баранавічах: 7 26 02, Магілёве: 32 74 31; бухгалтэрыі: 292 22 03; прыём рэкламы і аб'яў тэл./факс: 287 17 79, e-mail: reklama@zvyazda.minsk.by, рэдактар рэкламнага аддзела — тэл./факс 292 04 52.
http://www.zviazda.by. e-mail: info@zvyazda.minsk.by
Аўтары апублікаваных матэрыялаў нясуць адказнасць за падбор і дакладнасць фактаў. Іх меркаванні не заўсёды супадаюць з меркаваннем рэдакцыі. Рэдакцыя пакідае за сабой права не ўступаць у перапіску з аўтарамі. Передрук матэрыялаў, апублікаваных у «Звяздзе», толькі з дазволу рэдакцыі.
Матэрыялы, пазначаныя гэтым значком, носяць рэкламны характар. Адказнасць за змест рэкламы нясуць рэкламадаўцы.
Газета аддрукавана ў Рэспубліканскім унітарным прадпрыемстве «Выдавецтва «Беларускі Дом друку».
Мінск, пр. Незалежнасці, 79. Выходзіць 250 разоў на год.
Тыраж 34.968 Індэкс 63850. Зак. № 183. Нумар падпісаны ў 19.30.
М 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
П 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12